



Дарэгі суайчыннікі!
Сардэчна віншую вас з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
У гэтым годзе мы адзначаем юбілей — 25-годдзе суверэнітэту нашай дзяржавы. Гэта сьвята ўвасабляе ў сабе гістарычную пераемнасць і выбар самастойнага шляху развіцця краіны, заснаванага на прынцыпах справядлівасці, клопату пра людзей, сацыяльна-палітычнай стабільнасці і шматвектарнай знешняй палітыкі.
Лёсавызначальнае значэнне для нашага народа мае 3 ліпеня — дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад фашыстаў. У ходзе ўсенароднага волевыяўлення гэтая дата стала і Днём Рэспублікі. Сёння мы па традыцыі аддаём даніну павягі і памяці загінуўшым на полях бітваў у імя вызвалення Радзімы і ўшаноўваем ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны за іх ратныя і працоўныя подзвігі.
За гады незалежнасці Беларусь дабілася добрых вынікаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы, сацыяльнай і навуковай сферах, знешняй палітыцы і абаронным комплексе. Яна стала астраўком бяспекі і міралюбнасці, дзе ў грамадзян ёсць упэўненасць у сваёй будучыні і ўсе магчымасці атрымаць годную адукацыю, спакойна працаваць і гадаваць дзяцей.
Перакананы, разам мы паспяхова працягнем рух па шляху стварэння і дынамічнага развіцця роднай Айчыны. Жадаю ўсім моцнага здароўя, невывярчэння энергіі, шчасця і дабрабыту.
3 Днём Рэспублікі!

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

2 ЛІПЕНЯ 2016 г. СУБОТА № 125 (28235)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СТВАРАЛЬНАЯ ПРАЦА ПАД МІРНЫМ НЕБАМ

Маючы слаўную гісторыю мужнасці і стойкасці, адзінства народа, пачуццё ўласнай годнасці, мы пераадолеем любыя цяжкасці



Фота БЕЛТА

Аб гэтым Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў, выступаючы на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня Незалежнасці Беларусі.

У Беларусі паняцце незалежнасці непаруна звязана з вызваленнем ад фашысцкай навалы, якая магла знішчыць нас як асобны народ, і з мужнай барацьбой саміх беларусаў на акупаванай тэрыторыі. Вельмі важна сёння захаваць праўду аб той барацьбе, не даць яе перайначыць, падкрэсліць кіраўнік дзяржавы.

Беларусь унесла вялікі ўклад у разгром нацызму, на франтах змагаліся каля 1,5 млн яе ўраджэнцаў. Нябачаны размах на тэрыторыі рэспублікі атрымаў і партызанскі рух. «Па сутнасці, тут, у тыле ў немцаў, засяродзілася некалькі армій, якія зладзілі захопнікам спраўднае пекла і нанеслі ім непаруны ўрон», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Беларускі лідар адзначыў, што толькі дзякуючы мужнасці і згуртаванасці брацкіх народаў Савецкага Саюза, а таксама ўзаемадзеянню краін антыгітлераўскай кааліцыі вораг быў пераможаны. «Мы ніколі не забудзем, што сваім жыццём і свабодай абавязаны Вялікай Перамозе, атрыманай над фашысцкімі агрэсарамі», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка заявіў, што тая перамога каштавала многіх мільянаў чалавечых жыццяў. Гэта — халакост, генцыд беларускага народа, калі кожны трэці быў знішчаны. «Добра, што мы перамаглі, што мы маем гэтую перамогу, але лепш, каб не было гэтай вайны і гэтых перамог цаной жыцця мільянаў чалавек», — падкрэсліў беларускі лідар.

Менавіта дзякуючы подзвігу вызаліцеляў мы маем сёння магчымасць будаваць сваю суверэнную краіну.

Прэзідэнт нагадаў, што гісторыя суверэннай Беларусі пачалася ва ўмовах геапалітычнай трагедыі: разбурэнне СССР, абвал эканомікі і дэградацыя ўсіх сфер жыццядзейнасці грамадства. Аднак ужо ў 2001 годзе ў краіне быў адноўлены дэпрабуйны ўзровень прамысловай вытворчасці, а да сённяшняга дня ён перавышаны больш чым удвая. За той жа перыяд заробатная плата беларусаў узрасла ў чатыры разы, пенсіі — амаль у пяць разоў.

«І ўсё гэта не з дапамогай цудаў і загаваў, а дзякуючы працавітасці народа. Мы не дапусцілі разграблення прамысловасці пад выглядам прыватызцыі, захаваўшы працоўныя месцы і кваліфікаваныя кадры. Стварылі эфектыўную вертыкаль улады з персанальнай адказнасцю кіраўнікоў за даручаны ўчастак работы. Намеціліся прыярытэты, і пад жорсткім дзяржаўным кантролем сканцэнтравалі рэсурсы ў найбольш перспектывных галінах. Мы мабілізавалі ўсе сілы краіны на рашэнне найважнейшых народнагаспадарчых задач», — звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы.

У выніку Беларусь за кароткі час вырашыла праблему сваёй харчовай бяспекі, значэнне якой сёння, калі многія краіны сутыкнуліся з задушлівымі санкцыямі, складана пераацаніць.

«Мы стварылі зачыны для развіцця новых навукаёмкіх галін, у тым ліку авіякасамічнай і біятэхналагічнай. Запуском уласнай спадарожнікавай сістэмы «Салют» і легкавых аўтамабіляў. Сур'ёзны крок зроблены ў развіцці інфармацыйных тэхналогій. Па экспартце звязаных з імі паслуг Беларусь ужо аглядае ўсе краіны СНД», — канстатаваў беларускі лідар. Дзякуючы моцнай ролі дзяржавы ўсе заробленыя краінай сродкі ўкладваюцца ў развіццё эканомікі і сацыяльнай сферы.

«Беларуская мадэль даказала сваю вартасць. Наш суверэнітэт атрымаў надзейную сацыяльна-эканамічную і прававую аснову», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

«Галоўны паказчык нашых дасягненняў — гэта клопат пра чалавека. Матанакіраваная палітыка па падтрымцы моладзі, мацярынства і дзіцтва, малазабяспечаных слаба насельніцтва дабравольна адбіваецца на стане грамадства, у прыватнасці на дэмаграфічнай сітуацыі», — сказаў Аляксандр

Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што сапраўды рэвалюцыйны скачок здзейсніла беларуская ахова здароўя, заўважышы пры гэтым, што, нягледзячы на поспехі медыцыны, грамадзяне і самі павінны клапаціцца пра сваё здароўе.

Кажучы пра замежную палітыку нашай краіны, Прэзідэнт адзначыў, што да актыўнага дыялогу з Беларуссю падключыліся Еўрапейскі саюз і ЗША. «Аднак ці то па неабдуманасці, ці то па інерцыі (напэўна, па інерцыі) Запад усё яшчэ працягвае часам выкарыстоўваць у перамовах з намі састарэлыя метады: санкцыі (трохі іх засталася, але не адменены), палітычны ціск, умяшанне ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы», — сказаў Прэзідэнт.

«Такія палавінчатая палітыка выглядае асабліва антыпрадуктыўнай на фоне нашых міратворчых намаганняў, якія атрымалі высокую ацэнку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый», — падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь стала паўнапраўным і аўтарытэтным членам сусветнай супольнасці, пра што сведчаць яе шырокія міждзяржаўныя сувязі, падмацаваныя гандлёва-эканамічнымі пагадненнямі. «Асабліва каштоўна, што сярод нашых сяброў такія ўплывоўныя дзяржавы, як Расія, Кітай, Індыя», — заявіў Прэзідэнт.

«Мы і надалей будзем падтрымліваць любыя ініцыятывы па ўсталяванні трывалалага міру і цеснага супрацоўніцтва паміж Усходам і Захадам, Поўначчу і Поўднем. Наша краіна даказала, што можа быць добрым партнёрам для вырашэння самых балючых пытанняў сучаснасці», — заявіў беларускі лідар.

«Мы перакананыя, што шантажом, пагрозамі, санкцыямі і бамбёжкамі немагчыма развязаць ні адзін вузел праблем. Іх можна толькі навазаць. На жаль, так думаюць не ўсе. Таму мы вымушаны ўмацоўваць свае рубяжы, каб нікому нават у галаву не прыйшло працягнуць нас на трываласць. Беларуская армія выдатна навучаная і мае найноўшае ўзбраенне», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Стварэнне ў Беларусі ракетнага ўзбраення з'яўляецца фактарам стрымлівання, падкрэсліў Прэзідэнт, дадаўшы: «На тую краіну, якая мае ракетную вытворчасць і сваю ўласную ракету, наўрад ці будзе зроблены напад. Гэта вельмі важны момант у захаванні бяспекі і незалежнасці нашай дзяржавы».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што галоўная апора маладой беларускай дзяржавы — гэта згуртаванасць яе грамадзян і іх стваральная праца.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што на Усебеларускім народным сходзе была прынятая праграма далейшага развіцця краіны, і яе выкананне запатрабуе рашучых крокаў, у тым ліку ў заканадаўстве. «Тут вялікая надзея на новы парламент, выбары ў які пройдуць восенню. Ніколі не сумняваюся, што беларусы чарговы раз правяць актыўную грамадзянскую пазіцыю і высокую свядомасць. Бо новаму дэпутатаў корпусу прыйдзецца прымаць важныя для краіны рашэнні», — сказаў беларускі лідар.

У бліжэйшыя гады, прадоўжыў Аляксандр Лукашэнка, неабходна засяродзіць намаганні на прыярытэтных кірунках: прыцягненні інвестыцый для інавацыйнага развіцця, забеспячэнні працоўнай занятасці, павелічэнні і дыверсіфікацыі экспарту, паскарэнні і пашырэнні інфарматызацыі, стварэнні ўсіх умоў для гарманічнага выхавання, адукацыі і прафесійнага росту моладзі.

«Сімвалічна, што старт гэтай вялікай працы мы даём у Год культуры. Бо сапраўднай культура — гэта не толькі фальклор, тэатры, мастацкія школы, літаратура, кіно і фестывалі. Гэта яшчэ і высокатэхналагічная вытворчасць, правільнае землекарыстанне, беражлівая адносіны да прыроды, павага да закону, шанаванне сваіх традыцый. Нарэшце, гэта той духоўны стрыжань, які дапаможа нашаму народу выстаяць у самых жорсткіх выпрабаваннях», — упэўнены Прэзідэнт.

«Упэўнены, беларусы пераадолеюць і цяперашнія, абсалютна часовыя цяжкасці. Мы абавязкова выйдзем на новы, больш высокі узровень эканомікі і якасці жыцця. Таму што валодаем неацэнным здабыткам — слаўнай гісторыяй мужнасці і стойкасці, адзінствам народа, пачуццём уласнай годнасці, велізарным жаданнем разам зрабіць сваю Радзіму моцнай і квітнеючай», — заявіў Прэзідэнт.

Паводле БЕЛТА.

АДАМАВЫ ПАКАЛЕННІ



У вёсцы Луткі Столінскага раёна жыве 92-гадовы ветэран Вялікай Айчыннай вайны Адам Максімавіч ЛЯСЬКО. Пераможную вясну 1945 года ён сустрэў у Берліне, а раней у складзе 1-га Беларускага фронту вызваў Варшаву, фарсіраваў Одр. Вярнуўся ў родныя мясціны толькі ў 1946 годзе, застаўшы амаль спалення Луткі — у вёсцы засталася толькі тры хаты.

Пасля вайны Адам Максімавіч працаваў у калгасе жывёлаводам, ездавым, коняхам. Выгадаваў сямёра дзяцей. Цяпер у яго 22 унукі, 25 праўнучкаў і 2 прапраўнучкі! Чвэртае пакаленне нарадзілася ўжо на нашай зямлі без вайны.

Мікалай Адамавіч Лясько — сын ветэрана, выдатны гарманіст. Часта бярэ ў рукі гармонік, бавіць час з бацькам — старажылам Луткаў. У яго пяць дачок, адна з іх — Кацярына, у якой і нарадзілася самая маленькая праўнучка Адама Максімавіча — Сафія. Яны абавязкова прыйдуча павіншаваць Адама Максімавіча са сьвятам вызвалення і падзякаваць яму за жыццё.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

■ Мінус чатыры нулі

ДЗЕНЬ «Д»

Учора ў краіне пачалі дзейнічаць новыя грошы. Замест тысяч цяпер — рублі і капейкі. Але старымі купюрамі таксама можна карыстацца: крэмы і рынкі будуць прымаць іх да канца снежня. Ёсць час прывыкнуць да цэнніку без нуляў... Як прадаўцы рыхтаваліся да дэнамінацыі, ці арыентуюцца людзі ў новых цэнах і чаму пакуль лепш мець пры сабе старыя тысячы, чытайце ў нашым рэпартажы.

Рэшта капейкамі

Напярэдадні Нацбанк і Мінгандлю запэўнілі: крэмы 1 ліпеня будуць працаваць у штатным рэжыме і ўжо гадзін з 10 рانیцы пакупнікі змогуць разлічвацца карткамі. Але па факце адкрыліся не ўсе. «1, 2, 3 ліпеня аб'ект не будзе працаваць з тэхнічных прычын», — вісіць аб'ява на зачыненых дзвярах крэмы жаночай бялізны, што ў цэнтры Мінска.

ЯК МІНЧАНЕ СУСТРЭЛІ ДЭНАМІНАЦЫЮ

Іншыя адразу просяць у пастаянных пакупнікоў прабачэння: дысконтныя карткі ў пяціці не працуюць. Патрэбны час, каб пералічыць назапашаныя бонусы. Некаторыя прадаўцы заканчваюць апошнія прыгатаванні. У невялічкіх крэме бытавой хіміі раніцу пяціці супрацоўнікі сустракаюць з нажніцамі ў руках: выражаюць новыя цэннікі. Да справы пры-



цягнулі нават ахоўніка — малады хлопеч хутка спраўляецца з жоўтымі паперкамі. Пластыкавыя карткі прадаўцы прымаюць без пытанняў, але аб'ява побач з касай папярэджвае, што да 4 ліпеня магчымы збоі ў сістэме.

СТАР. 3

ГЭТА ЗРАБІЛІ МЫ

Мы шмат робім, але часта гэтага не заўважаем ці не жадаем заўважаць. Бо, падаецца, толькі сябе пахваліць, дасі ўяўны «медалек» за поспех, за маленькае дасягненне — і спынішся ў развіцці. Кожны, незалежна ад таго, дзе працуе, колькі дзяцей гадуе, колькі яму гадоў, прыкладае намаганні, якія увасабляюцца ў здабыткі не толькі ўласныя, але і ўсёй краіны. Мы вырашылі скласці свой спіс дасягненняў за 25 гадоў незалежнасці Беларусі. Спіс, вядома, далёка не поўны. Гэта ўсяго толькі некалькі кропель у акіяне. Але мы прапануем кожнаму згадаць свой уласны ўнёсак і ў думках далучыць да нашага спіса. А мы пачуем.

■ Абеліскі параненай зямлі

МЫ ПАМ'ЯТАЕМ

Найбольш маштабныя помнікі Вялікай Айчыннай вайны, створаныя за гады незалежнасці

Незагойная рана, якую нанесла беларусам Вялікая Айчынная вайна, напэўна, ніколі не сатрэцца з памяці нашчадкаў пераможцаў. Нават калі пойдзе з жыцця апошні ветэран, самае маладоўе дзіця вайны, пра тую ахвяру, якія панёс беларускі народ, яшчэ не адно стагоддзе будзе нагадаць шматлікія помнікі і абеліскі, якімі літаральна ўсыпана беларуская зямля.

Пра падзеі самай трагічнай і кровапралітнай вайны ў Беларусі нагадае каля 9 тысяч помнікаў і пахаванняў. Многія з іх, такія як манумент Перамогі ў сталіцы, мемарыяльныя комплексы «Хатынь», «Курган Славы», сталі сімваламі памяці не толькі для жыхароў нашай краіны. Амаль у кожнай вёсцы ёсць сваё месца, дзе берагуць памяць савецкіх воінаў, партызанаў і падпольшчыкаў, мірных жыхароў. Яны ўвесь час дагледжаны як мясцовыя жыхары, так і ўладай. Штогод дзяржава выдаткоўвае немалыя сродкі на рэканструкцыю і рэстаўрацыю помнікаў Вялікай Айчыннай вайны.

Узводзяцца і новыя абеліскі, будуецца цэлыя мемарыяльныя комплексы — у краіне, якая страціла на той вайне кожнага трэцяга свайго жыхара, памяць аб Вялікай Айчыннай будзе жыць вечно. Толькі за час існавання незалежнай Беларусі памяць аб тых падзеях неаднойчы ўвекавечана ў граніце і камені. Мы раскажам пра найбольш маштабныя помнікі і мемарыялы, створаныя ў Беларусі за апошнія 25 гадоў.

СТАР. 5



Адукацыя

СПАКОЙНА, ЗЛАДЖАНА І БЕЗ ЭКСЦЭСАЎ

праходзіць сёлета цэнтралізаванае тэсціраванне ў нашай краіне

Пра гэта заявіла ўчора на пасяджэнні рабочай групы па забеспячэнні дзейнасці дзяржаўнай камісіі па кантролі і правядзенні ўступных выпрабаванняў ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, намеснік прэм'ер-міністра Наталля КАЧАНОВА.

Прадстаўнікі дзяржаўнай камісіі адзначылі, што, як і ў мінулыя гады, у гэтую кампанію ўсё было арганізавана досыць нягледзячы. Аднак не абыйшлося і цяпер без тых, хто вырашыў пайсці па пэўнай хітрыцы пры правядзенні ЦТ. У выніку 14 чалавек прыйшлося адхіліць ад удзелу ў тэсціраванні. 12 з іх паспрабавалі скарыстацца мабільнымі тэлефонамі, а яшчэ двое пазбавіліся магчымасці праходзіць ЦТ з-за шпалгалак.

меснік прэм'ер-міністра паведаміла, што да гэтага часу ў дзяржаўную камісію па кантролі заходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных выпрабаванняў ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі паступіла каля 20 зваротаў, большасць з іх датычацца рэгістрацыі для здачы ЦТ у рэзервовы дзень.

Пасля праверкі ўсіх тэстаў надыходзіць этап прыёму дакументаў. Шэраг ВНУ маюць намер выкарыстоўваць электронную сістэму залічэння. Віцэ-прэм'ер адзначыла, што ўдзельнікам пасяджэння падчас прыёму дакументаў варта надаваць установах адукацыі і праектравальваць, як будзе праходзіць гэты этап уступнай кампаніі.



Фота: БЕЛТА. Няталля Кіраўчына ў справядачы кіраўніку дзяржавы да 1 верасня. Усе пытанні будучы разглядзаныя, і, магчыма, нейкія змены могуць быць унесены ў правілы прыёму», — паведаміла Наталля Качанова.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

Слова — дэлегату Народнага сходу

БЫЛІ РУКІ, А РАМЯСТВО БУДЗЕ

— Мы цяпер працуем з больш якаснымі матэрыяламі, чым 18 гадоў таму, калі я прыйшла ў галіну, — гаворыць Ірына ШАБУЛДАЕВА, брыгадзір-тынкаўшчык Гомельскага домабудаўнічага камбіната.

Зусім нядаўна жанчына вярнулася з Пятга Усебеларускага сходу, дзе выступіла з прапановамі, якія палічылі важнымі кіраўнік дзяржавы.

Ірына падняла пытанне пра вяртанне прэстыжу рабочых спецыяльнасцяў. Сама яна прыйшла на будоўлю практычна пасля школы, у 18 гадоў. Потым скончыла Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт і атрымала дыплом інжынера-механіка, але праца маляра падабалася, і цяпер яна кіруе брыгадай маляроў-тынкаўшчыкаў.

— Вось я іду, гляджу на дом. Мне прыяма, што ён пабудаваны нашымі рукамі. Канкрэтна ў гэтым доме ёсць частка маёй працы.

Калі праядзеш калі дамоў, нам прабудаваных, — гонар за сваю працу ўзнікне. Апошнім часам усе імкунца атрымаць вышэйшую адукацыю, часам і не адну — гэта добра. Але мы выдатна разумеем, што без працоўных рук нічога стварыць не атрымаецца. Не могуць быць усе інжынерамі, кіраўнікамі і спецыялістамі, — лчыць Ірына.

— Яна вельмі адказная, тактоўная і добразычлівая, — гаворыць пра падначаленую намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства Уладзімір ФАЛЕЙЧЫК. — Чалавек вельмі аўтарытэтная і прафесіянал у сваёй справе. Яна валодае высокімі арганізатарскімі здольнасцямі, ведае тэхналогію вытворчасці работ, можа самастойна працаваць у складаных умовах.

— Змянілася не толькі абсталяванне і тэхналогія — змянілася псіхалогія жыхароў нашай краіны. Яшчэ зусім нядаўна будаўнікі падвяргаліся крытыцы, і мы, рабочыя, таксама перажывалі за аўтарытэт прафесіі. Сёння прадаўніцтва вялікія патрабаванні да якасці выкананай намі працы. Мы, будаўнікі, гатовыя працаваць і больш, але апошнія наваны пра скарачэнне ўжо ў наступным годзе аб'ёмаў будаўніцтва жытля з падтрымкай дзяржавы турбуюць і нашу брыгаду, і шматлікіх нашых калегаў.

— Выйсць — у даступных крадзях і новых формах падтрымкі грамадзян. Сёння жыхары нашай краіны не з'яўляюцца настолькі прафесія будаўніца была ў грамадстве больш прэстыжнай. Магчыма, яе патрэбна неяк папулярызаваць для маладых.

— Змянілася не толькі абсталяванне і тэхналогія — змянілася псіхалогія жыхароў нашай краіны. Яшчэ зусім нядаўна будаўнікі падвяргаліся крытыцы, і мы, рабочыя, таксама перажывалі за аўтарытэт прафесіі. Сёння прадаўніцтва вялікія патрабаванні да якасці выкананай намі працы. Мы, будаўнікі, гатовыя працаваць і больш, але апошнія наваны пра скарачэнне ўжо ў наступным годзе аб'ёмаў будаўніцтва жытля з падтрымкай дзяржавы турбуюць і нашу брыгаду, і шматлікіх нашых калегаў.

— Выйсць — у даступных крадзях і новых формах падтрымкі грамадзян. Сёння жыхары нашай краіны не з'яўляюцца настолькі прафесія будаўніца была ў грамадстве больш прэстыжнай. Магчыма, яе патрэбна неяк папулярызаваць для маладых.



Свама Ірына гаворыць, што вельмі хвалювалася перад выступленнем з высокай трыбуны.

— Калі ты выступаеш перад усёй краінай, цяжка не хвалювацца. Рыхтавалася, канешне, пісала тэкст, чытала яго перад сваякмі. Ноч напярэды не магла заснуць. Магі ж быць пытанні, і я разумела, якая на мне адказнасць. Гэта ж адказнасць перад будаўнікамі не толькі нашага ДБК, але і перад будаўнікамі усёй нашай краіны.

На вачах у брыгадзіра Шабулдаевай адбывалася станаўленне усёй будаўнічай галіны. Яна стала прафесіяналам высокага класа. Калі абраў дэлегатом Пятга Усебеларускага сходу, яна дакладна ведала, пра што будзе гаварыць з высокай трыбуны.

— Падумалася пытанне, звязанае з павышэннем кваліфікацыі рабочых і рэфармаваннем сістэмы прафесійнай адукацыі. Выдатна, што, у адрозненне ад іншых краін СНД, у нас атрымалася яе захаваць. Зараз трэба наблізіць яе да жыцця. У краіне пастаянна праходзяць курсы прафесійнага майстэрства, але ж практыку для тых, хто скончыў ліцэй адпаведнай спецыяльнасці, неабходна наблізіць да рэальнай вытворчасці. Тэорыі ў іх хапае, яны усё добра ведаюць, але практыкі — нуль. Хацелася б, каб усе практычныя ўрокі праходзілі тут, на будоўлі, а не ў навучальных камбінатах і установах.

— Змянілася не толькі абсталяванне і тэхналогія — змянілася псіхалогія жыхароў нашай краіны. Яшчэ зусім нядаўна будаўнікі падвяргаліся крытыцы, і мы, рабочыя, таксама перажывалі за аўтарытэт прафесіі. Сёння прадаўніцтва вялікія патрабаванні да якасці выкананай намі працы. Мы, будаўнікі, гатовыя працаваць і больш, але апошнія наваны пра скарачэнне ўжо ў наступным годзе аб'ёмаў будаўніцтва жытля з падтрымкай дзяржавы турбуюць і нашу брыгаду, і шматлікіх нашых калегаў.

— Выйсць — у даступных крадзях і новых формах падтрымкі грамадзян. Сёння жыхары нашай краіны не з'яўляюцца настолькі прафесія будаўніца была ў грамадстве больш прэстыжнай. Магчыма, яе патрэбна неяк папулярызаваць для маладых.

— Выйсць — у даступных крадзях і новых формах падтрымкі грамадзян. Сёння жыхары нашай краіны не з'яўляюцца настолькі прафесія будаўніца была ў грамадстве больш прэстыжнай. Магчыма, яе патрэбна неяк папулярызаваць для маладых.

не менш за нас. Як аказалася, каса-вокасы без хірургічнага ўмяшання выльчыць было амаль немагчыма. У нас атрымалася. Дзякуючы настойлівасці і жорсткасці маёй матулі, якая, нягледзячы на ўсе мае просьбы і мора слёз, не дазвалала мне ні на хвіліну (акрамя ночы) сціскаць невыпражаны і не любімы мною акулераў.

Вучоба мне заўсёды давалася лёгка. Тым не менш да залатога медаля не дала дацягнуць матэматыка. А можа, павышана актыўнасць? Усе школьныя канцэрты і мерапрыемствы падзілі мы з маімі сяброўкамі-аднакласніцамі. Больш за тое, у нашай школе былі нават свае «Фабрыкі зорак». Самі пісалі сцэнарыі, былі вядучымі, спявалі песні... Але гэта не перашкаджала нам вучыцца. Настаўнікі ў нас былі суперкваліфікаваныя. Я і цяпер лічу, што школьныя веды дастаткова, каб паступіць ва ўніверсітэт. У мяне, напрыклад, было ніякіх рэпетытараў. Тым не менш 98 балаў — на тэсціраванні на беларускай мове. Па гісторыі Беларусі значна менш, але гэтага хапіла, каб паступіць на бюджэт. Але пра гэта пазней...

Мая вёска трапіла пад дзяржаўную праграму па стварэнні аграгарадкаў. У кароткі тэрмін у Мажэйкаве вырастал некалькі шматпавярховыя, з'явілася сучасная амабулатарыя, Дом быту, сельскі клуб пераўтварыўся ў Дом культуры, яскравыя крэмы сталі падобнымі на гарадскія ўнівермагі... А самае галоўнае, поўнасцю змянілася школа. У яе рэканструкцыі прымалі ўдзел і вучні з настаўнікамі. Усе настолькі хацелі сесці першага верасня за новай парты, што нават не шкадавалі аб тым, што даводзілася на канікулах разгараць смецце, садзіць клумбы, мыць вокны... І літаральна за тры месяцы, дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы, у нас з'явілася абсалютна новая школа, дзе не было нават ніводнай старой парты. І цяпер помню, калі на наступнае лета ў школу сустралі кітайскую дэлегацыю, нам казалі, што такімі ўмовамі можа пахваліцца не кожная сталічная гімназія.

Дабраліся з экскурсіяй і да Мінска. Напэўна, ніколі не забуду, як падчас наведвання Нацыянальнай бібліятэкі, Свята-Духава кафедральнага сабора, мастаўніцкага комплексу «Хатынь» і праста ў час руху аўтобуса па прыгожых вялікіх праспектах уяўляла сабе студэнткай сталічнай ВНУ. І вельмі зайдзросла жыхарам горада, калі прыехалі да бацькаў да мінскай сваякы. І доўга захаплялася веліччу чыгуначнага вакзала, не абмяняючы эскалатары, калі чакалі з матуляй цягніка на Барысаў, які імчаў нас да вайсковай часткі, дзе праходзіў службу брат.

Тое, што я хачу звязаць сваё жыццё з журналістыкай, вырашылася ў класе дзявятых, калі напісала ў раённую газету заметку пра школьны конкурс прыгажосці. На канікулах набралася смеласці і пайшла ў рэдакцыю. Некалькі прафесійных парад — і тэмы пачалі з'яўляцца самі па сабе. Першай больш-менш сур'ёзнай публікацыяй стаў аповед пра маіх бабюлю і дзядулю, якія на той момант пражылі ў шлюбе 55 гадоў. Дарэчы, пра іх я пісала і сачыненне падчас уступнай кампаніі ў Інстытут журналістыкі БДУ. Я і цяпер помню тэму — «Жыццё працы — не поле перамогі».

Каб паступаць у Мінск, настала мама. Яна быццам бы разгадала маю самую таёмную мару. А, можа быць, проста вярнула ў мяне больш чым хто? Помню, як мае

аднакурснікі па журфаку здзіўляліся, як я без рэпетытараў, без спецыяльных курсаў і з публікацыямі толькі ў раёнцы змагла паступіць. Ды яшчэ і на бюджэт!

Пляц гадоў ва ўніверсітэце і год у магістратуры паказалі, што прафесійны выбар мною быў зроблены правільна. Больш за тое, упэўнілася я і ў правільнасці выбранай мною навучальнай установай. Імяны выкладчыкаў вядомыя сёння па-за сценамі інстытута. Сярод іх — і медыйныя персаны краіны, якіх мы бачылі не толькі на экране тэлевізара.

Менавіта з журфака пачаўся мой шлях у вялікую журналістыку. Пасля першага курса я праходзіла практыку ў сваёй раёнцы. І ўжо на другім дзень, калі, спазніўшыся на планёрку, атрымала вымову ад галоўнага рэдактара, зразумела, што ў «Літдэй газеце» усё сур'ёзна. У той год у Літдэй праходзілі рэспубліканскія Дажынкы. Горад рыхтаваўся, таму працы ў мясцовых журналістаў было шмат.

У найстарэйшую газету краіны я трапіла падчас другой практыкі на журфаку і ўлюбілася ў «Вязду» раз і назаўсёды. Мяне ўзялі ў штат ужо на трэцім курсе, таму праблем з размеркаваннем не ўзнікла. Гэта інфармацыя для тых, хто лічыць, што дзяржава павінна іх забяспечыць прафесіяй, працай і высокім заробкам.

Сёння я жыву ў горадзе, аб якім марыла з дзяцінства, хаджу на работу, якую вельмі люблю. Што яшчэ трэба для шчасця? Любімая людзі? Есць і яны. А самае галоўнае, ёсць краіна, якой, як і табе, усяго 25, а колькі яшчэ наперад!

Вярыка КАНЮТА. kanyuta@zviazda.by

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Фота аўтара

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Фота аўтара

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Фота аўтара

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Фота аўтара

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Фота аўтара

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Фота аўтара

Асабістае

Я — АДНАГОДКА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Я толькі цяпер разумею, што з'явілася на свет і даволі складаны, нават цяжкі год. Не аднойчы даводзілася чужо: далёка не ўсе бацькі асмелваліся нараджаць у 1991-м (сёння гэты дэмаграфічны факт адбываецца на многіх сферах жыцця). Мае ж ніколі пра гэта не згадалі. Нават ні разу не казалі, чым пагражала ім з'яўленне другога дзіцяці (падрастаў мой брацік), ніколі не папракнулі, што колькі чэргаў давялося адстаяць, каб абмяняць талоны на прадукты і якую-нікую біблію...

Але, як кажуць, рызыка была апраўданая. Неўзабаве з'явілася новая краіна пад назвай Беларусь. Хутка бацькі атрымалі трохпакаёвую кватэру. Усё маё дзяцінства і юнацтва прайшло ў гэтых не зусім звычайных для вёскі апартаментх. Але гэта была ўжо сучасная вёска. Менавіта ў сярэдзіне 90-х у маім Мажэйкаве, што на Лідчыне, пачалі з'яўляцца катэдры, трохпавярховыкі.

Аднойчы, калі пасля працоўнага тыдня я збіралася паехаць да бацькоў, калега па-добраму пазайздросціў мне, пажадаўшы як мага больш пагрэцца ля цёплай печы (былі сцюдзёныя зімныя дні). І моцна здзіўся, пачуўшы, што ніякай печы ў бацькоўскай хаце няма. А грэюцца яны, як і ў горадзе, дзякуючы цэнтральнаму ацяпленню. Вядома, што такое печ, я добра ведаю: ні адзін зімовы вечар у бабці і дзядулі не праходзіў без майго з ёй сямейства. Не аднойчы дапамагала я расплоіваць, сачыла за тым, як бацька з дзядулем сядзелі кроўкі. Але ў маёй кватэры было цёпла без усялякіх дзеля гэтага намаганняў.

У дзіцячым садку мне ўвесь час хацелася ў школу. Мадэ, таму, што там працавала мама. Як я на яе злавалася, калі яна не пусціла мяне ў першы клас у шэсць гадоў. Толькі цяпер разумею матулін клопат: на фоне сваіх аднагодкаў была кнопкай, ды і зрок, які рэзка пагоршыўся, трэба было падрыхтаваць да школьных нагузак.

Праўда, без акулераў не абыйшлося. Помню, як пасмейваліся аднакласнікі, называючы мяне «ачкарыкам». Тады, відаць, я адна на ўсю школу (не лічычы настаўнікаў) хадзіла ў акулерах. Але доўгі час нашаня акулераў, адно шкло якіх было заклеена белым пластырам, прынесь вынік. Урачы, не верачы правільна абранай метадыцы, былі здзіўлены

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by



Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

АГРАГАРАДКІ

Яны з'явіліся пасля прыняцця «Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі на 2005—2010 гады» для таго, каб невялікія памерах населеныя пункты сталі больш добраўпарадкаванымі, з лепей наладжанай інфраструктурай і магчымасцю забяспечыць больш высокую стандарты жыцця сваіх жыхароў. Усяго іх было створана амаль паўтары тысячы. За гады існавання ў іх адкрыты сотні новых гандлёвых аб'ектаў, дамоў культуры, дзясяткі устаноў адукацыі. Тысячы людзей атрымалі ў аграгарадках новае жыллё і працу. Дзяржаўная праграма і аграгарадкі ў прыватнасці дазволілі не толькі захаваць беларускую вёску, але і вывесці сельскую гаспадарку краіны на сусветны ўзровень.



БЕЛАЗ

Ён уваходзіць у лік сямі вядучых сусветных канцэрнаў па вытворчасці кар'ернай тэхнікі і з'яўляецца найбуйнейшым сусветным вытворцам кар'ерных самазвалаў вялікай і асабліва вялікай грузапад'ёмнасці, а таксама іншага цяжкага транспартнага абсталявання, якое ўжываецца ў гораздабываўчай і будаўнічай галінах прамысловасці. «БелАЗ» з'яўляецца экспертаарыентаваным прадпрыемствам у асноўным яго прадукцыя пастаўляецца на гораздабываўчы вытворчасці СНД. А ў 2013 годзе Беларускі аўтамабільны завод прадставіў самы вялікі ў свеце самазвал «БелАЗ-75710», грузапад'ёмнасць якога складае 450 тон, агульная маса — 810 тон, максімальная хуткасць — 64 кіламетры ў гадзіну.



Цэнтр Промышленнай Ацэнкі

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА. ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. Продавец: ОАО «Завод сборного железобетона №1», г. Минск, ул. Переводов, 6. Предмет аукциона: Здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Начальная цена с НДС — 4 752 240 000 белорусских рублей.

Утраты студенческой билет студента БНТУ МСФ групп 103611 на имя БОГЛАШИЦА Вадима Александровича считать недействительным.

Цэнтр Промышленнай Ацэнкі

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА. ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. Продавец: ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», г. Минск, ул. Макаенка, 23. Предмет аукциона: Здание специализированное для бытового обслуживания населения. Начальная цена с НДС — 18 388 128 000 белорусских рублей.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Реконструкция застройки территории в районе ул. Михалова, Аллибегова». Жилой дом № 14 по генплану, опубликованной в газете «Вязда» № 69 (28179) от 14.04.2016. Дополнительно для привлечения должников к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администрация районов г. Минска в порядке постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий предлагается 2 (две) квартиры, в том числе: - 2 (две) 2-комнатные общей площадью 64,7 кв.м.

АД БУДАЎНІЦТВА ДА АДУКАЦЫІ

Учора ў Мінску было падпісана 8 пагадненняў з прадстаўнікамі кітайскай правінцы Ганьсу аб супрацоўніцтве з беларускімі партнёрамі. Гэтыя дакументы былі заключаны ў сталіцы Беларусі пасля правядзення перагавораў віцэ-прэм'ера Анатоля КАЛІНІНА з кітайскай дэлегацыяй на чале з сакратаром камітэта КПК правінцы Ганьсу Ван САНЬЮНЕМ.

Самым галоўным дакументам у гэтым блоку стала пагадненне аб стратэгічным супрацоўніцтве паміж Міністэрствам архітэктуры і будаўніцтва Беларусі і будаўніча-інвестыцыйнай карпарацыяй (холдынгам) правінцы Ганьсу. Дакументы аб узаемадзейні падпісалі таксама беларускае таварыства «Лакафарба» і кітайская кампанія «Ланьчжоу Юньсян Капітал», таварыства «Тарасова» і гандлёва-прамысловая карпарацыя Цюань Шэнь.

На гэты раз бакі дамовіліся аб супрацоўніцтве Градзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта і Шпітала традыцыйнай кітайскай медыцыны правінцы Ганьсу.

Акрамя таго, падпісана 4 беларуска-кітайскія пагадненні аб між-універсітэцкіх кантактах — паміж Беларускім нацыянальным тэхнічным ўніверсітэтам і Універсітэтам эканомікі і фінансаў горада Ланьчжоу, Беларускім дзяржаўным аграрным тэхнічным ўніверсітэтам і Аграрным ўніверсітэтам правінцы Ганьсу, Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміяй і Аграрным ўніверсітэтам правінцы Ганьсу, паміж Беларускім дзяржаўным эканамічным ўніверсітэтам і Універсітэтам эканомікі і фінансаў горада Ланьчжоу.

Беларускі і кітайскі бакі выказалі ўпэўненасць, што падпісанне гэтых дакументаў будзе садзейнічаць умацаванню нашых кантактаў.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

ГЭТА ЗРАБІЛІ МЫ

ТРАНСПЛАНТАЛОГІЯ

Гэта адна са сфер медыцыны, у якой наша краіна дасягнула значных поспехаў. Калісьці, у 2008 годзе, Алег Румо зрабіў першую ў Беларусі перасадку печані. З таго часу галіна пачала імкліва развівацца: быў арганізаваны Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр трансплантатцыі органаў і тканак, а ў мінулым годзе ў краіне выканана рэкордная колькасць перасадак — 445. Цяпер беларусамі выконваюцца трансплантатцыі самай рознай складанасці: нырак, лёгкіх, касцявога мозгу, печані, сэрца, а таксама ствалавых клетак і тканак.



Яўген ФІЛЯГІН сцвярджае, што ў справе стварэння беспілотнікаў кожны грам мае вялікае значэнне. У руках спецыяліста — «Бусел М».

САЦЫЯЛЬНАЯ МАДЭЛЬ ДЗЯРЖАВЫ

Мы да гэтага прывыклі і часта не задумваемся, але ж тое, што ў нашай краіне існуе бесплатная медыцына і адукацыя — таксама дасягненне. Кожны малады беларус мае магчымасць атрымаць веды не толькі на ўзроўні школы, але і паступіўшы ў ВНУ на бюджэтнае месца. Незалежна ад сацыяльнага статусу і матэрыяльнага становішча кожны грамадзянін можа атрымаць медыцынскую дапамогу. Пенсіянерам выплачваюцца пенсіі (у Кітаі, напрыклад, не) і жанчым аплачваюцца дэкрэтныя відпускі, аказваюцца падтрымка неабароненым слабым насельніцтвам: сіротам, людзям з абмежаванымі магчымасцямі, малазабеспечаным. Такім чынам ажыццяўляецца адзін з прывяртэтаў дзяржавы — клопат пра чалавека і яго дабрабыт.



КЛОПАТ ПРА БУДУЧЫНІЮ

Значная падтрымка ў незалежнай Беларусі аказваецца шматдзетным сем'ям. Для іх існуе шэраг падатковых і іншых ільгот, у тым ліку пры будаўніцтве жылля, выплачваюцца сямейны капітал. Таксама шмат увагі надаецца ахове мацярынства: Беларусь адносіцца да ліку краў з самымі нізкімі паказчыкамі дзіцячай смертнасці. Кожная будучая маці мае магчымасць бясплатна назірацца ў доктараў. Дзякуючы ўсім гэтым мерам у 2002 годзе ўдалося пераламаць тэндэнцыю натуральнага змяншэння насельніцтва.



ПЕКІНСКАМУ ЎНІВЕРСІТЭТУ — БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ

У Цэнтр культуры Беларусі, які дзейнічае ў 2-м Пекінскім дзяржаўным лінгвістычным ўніверсітэце, выдадзены дом «Звязда» і Мінскім абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі перададзена чарговая партыя кітэйскіх кніг.

Гэта не першы падарунак беларускіх пісьменнікаў кітэйскім студэнтам, якія цікавяцца беларускім мастацкім словам, мовай Купалы і Коласа.

Цэнтр культуры заснаваны на факультэце рускай мовы 2-га Пекінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта некалькі гадоў таму пры дапамозе беларускай амбасады ў Кітаі. Сярод выкладчыкаў факультэта — і выпускніца Беларускага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Марына Каліца. У планах работы цэнтру, студэнтаў і выкладчыкаў — перакладкі беларускай мастацкай літаратуры на кітайскую мову, даследаванне сучаснай беларускай літаратуры, творчасці Васіля Быкава, Святланы Алексіевіч, іншых празаікаў, паэтаў.

— Перадчытае кнігі ад «Звязды» і пісьменнікаў Мішчыны, — гаворыць Дар'я НЕЧЫПАРУК, выкладчыца кафедры кітайскай філалогіі філфака БДУ, — спадзяюся, што знаёмства з імі зацікавіць у нашэрэні беларуска-кітайскіх літаратурных зносін студэнтаў і выкладчыкаў паспрые новым крокам у гэтай прасторы.

Сяргей ШЫЧКО.

ПАДРОБКІ НЕ ПРойДУЦЬ

Беларускія рублі трапляюць у поле зроку фальшывамакетчыкаў рэдка. Па звестках прэс-службы Нацбанка, такіх «самаробак» выяўляюць лічаныя працэнты ад іх агульнай колькасці. Але калі амаль усе «старыя» банкноты хадзілі больш за дзсяцік гадоў, то новыя грашовыя знакі ў абарачэнні ўсяго другі дзень. І таму не выключана, што гэтым могуць паспрабаваць скарыстацца нячыстыя на руку дзялякі. А калі сумніўная купюра фігуруе ў крымінальнай справе, то канчатковае слова па яе статусе належыць судоваму эксперту.

— Мы вельмі пільна рыхтаваліся да дэнамінацыі, — запэўніў намеснік старшыні Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз генерал-маёр юстыцыі Сяргей Яўменка. — Разам з Нацыянальным банкам рыхтавалі нашых спецыялістаў. І што адметна, да 1 ліпеня да нас падобных беларускія рублі ўзору 2009 года не паступалі. Таму мы гатовы да таго, каб правяралі сапраўднасць новых грошай.

Рэпартаж аб тым, як працуюць беларускія судовыя эксперты, чытайце ў бліжэйшых нумарах «Звязды».

Валяр'ян ШКЛЕННИК. schklennik@zviazda.by

ДЗЕНЬ «Д»

— Можна, хто па картцы разлічвацца будзе? — з надзеяй пытае прадаўчыца ў чаргі. Але такіх няма: запаслявія беларусы яшчэ ў чацвер паздымалі гатоўку.

Новаыя грошы ўчора загрузілі ў 30 працэнтаў банкаматаў. Многія ўжо з самай раніцы пабеглі здымаць калеровыя рублі. Праўда, раслапцацца імі можна было не ўсюды.

— Дайце мне нармальныя грошы! — патрабавала касірка ў адной з крамаў, калі мужчына працягнуў ёй сіноў дзясцірублёўку.

Некаторыя беларусы да новых цэннікуў пакуль не прывыклі. — Вось вы ведаеце, колькі цяпер будзе каштаваць пакет малака? — пытаю ў пенсіянера ў моднай зялёнай кеццы, які блукае па прадуктовым аддзеле.

Пасля «старта» дэнамінацыі ўсяго ў абарачэнне выпушчлі 80 млі банкнотаў новага ўзору і 400 млі манет розных наміналаў.

— Ой, трэба падумаць, — чухае патыліцу Іван Ягравіч. — Сёння увечары перадачу пра новыя грошы па тэлевізары паказваюць — пагляджу, каб лепш разабрацца.

Іншая пакупніца Ірына мяркуе, што з цяперашнімі купюрамі будзе зручней.

— Рубель — паўдолара, вельмі лёгкая падлічыць, — тлумачыць яна. Школьніцы Насця і Вера лёгка пераводзяць старыя цэны на новы лад. «Што тут такога, адныя чатыры нулі, і ўсё». Але прызнаюцца: з цяперашнімі рублямі здаецца, што рэчы каштуюць вельмі танна. Так можна і лішняга патраціць.

У найбліжэйшы час Нацбанк плануе набыць спецыяльнае абсталяванне для размену і выдачы манет.

А вось хлопцы з БНТУ «ў паказаных» б'ютаюцца. — На тысячу трэба дзяліць, — вызначае маштаб дэнамінацыі Пеця. — А, на 10 тысяч? Ну, я амаль так і сказаўу.

— Такое пытанне: звадзіць дзячыну на 50 рублёў у кавярню — гэта дорага ці не? — правяраем выпускнікоў.

— Танна! — Гэта ж па-старому 500 тысяч... — Ой, не, — хлопцы хутчэй бяруць свае словы назад.

Новыя грошы моладзь бачыла пакуль толькі праз «Інстаграм». Кажуць, прыгожыя.

Тым, хто яшчэ не паспеў абмяняць купюры на новыя, мы б раілі не спяшацца. Усё ж такі апошняга магчымасць адчуць сябе мільянерам.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ. lubneuskaya@zviazda.by

Больш фатаздымкаў глядзіце на сайце zviazda.by



Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Робатнікі «Цэнтральнай кнігарні» дэманіруюць сустрэкалі спакойна. Дзякуючы ў начную змену нікому не прыйшося, адрыліся па графіку. Прадаўчы кнігарні да новых грошай гатовыя. Лекцыі праслухалі, памяці вывучылі. Праўда, манет і хрусткіх рублёў у касах яшчэ няма. Чакаюць, калі прынясуць пакупнікі.

Начальнік упраўлення нааўнага грашовага абарачэння Нацбанка Сяргей Гайко ўпэўнены, што на працягу двух тыдняў уся старая грашовая маса ў краіне будзе заменена на новую.

А вось ГУМ капецкі замовіў у банка загадзя. Прадаўцы разразаюць цапфа-

НАВУКА НА КРЫЛАХ

ЯК СТВАРАЮЦЬ АЙЧЫННІЯ БЕСПІЛОТНІКІ

Прыкладна п'яўгода таму ў складзе Нацыянальнай акадэміі навук з'явілася новае падраздзяленне — Навукова-вытворчы цэнтр шматфункцыянальных беспілотных комплексаў. Такія змяненні ў структуры адбыліся не проста так — вытворчасць беспілотных лятальных апаратаў (БЛА) становіцца адным з самых паспяховых кірункаў працы беларускіх навукоўцаў: заключаны шматлікія кантракты з кампаніямі з усяго свету, мадэльны рад пастаянна папўняецца новымі прадуктамі... Карэспандэнт «Звязды» наведваўся на вытворчасць і даведваўся, якія перспектывы ў беларускага беспілотнага авіабудаўніцтва.

— Гэта наш новы і, як мы разлічваем, флагманскі прадукт — «Буравеснік», — распавядае загадчык арганізацыйна-планавага аддзела Навукова-вытворчага цэнтру шматфункцыянальных беспілотных комплексаў Яўген ФІЛЯГІН. — Работа над ім ішла больш за пяць гадоў. Дальнасць палёту — 290 кіламетраў, у павятры апарат можа знаходзіцца да 6-8 гадзін. Крэсіскара хуткасць 150 кіламетраў за гадзіну, максімальная — 220. Функцыянал комплексу самы шырокі. У першую чаргу гэта здандрэванне зямной паверхні. На ім усталявана камера, якая можа працаваць і ў інфрачырвоным рэжыме, што дазваляе ў люты час сутак знайсці любыя крыніцы цяпла на зямлі. Таму апарат становіцца вельмі патрэбным для супрацоўнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, бо з яго дапамогай можна вельмі хутка



Пакуль што над «Буравеснікам» працуюць у палявых умовах.

знаходзіць і, адпаведна, лакалізоўваць пажары. Мы можам не толькі «убачыць» агонь на вялікай адлегласці, але і дакладна вызлічыць яго каардынаты.

Выкарыстаннем у МНС магчымасці «Буравеснік» не абмяжоўваюцца. Ён можа несці да 70 кілаграмаў нарузкі, напрыклад дазіметрнычу апаратуру. З вышыні 200—300 метраў можна замерыць узровень радыяцыі зямной паверхні. З улікам неабходнасці кантраляваць узровень радыяцыйнага забруджвання тэрыторыі і аб'ектаў пасля чарнобыльскай аварыі і будаўніцтва Беларускай атамнай станцыі вартасць распрацоўкі цяжка пераацаніць. Упраўленне апаратам ажыццяўляюць два аператары: адзін кіруе непасрэдна самалётам, другі — усталяванай оптыкай, датчыкам радыяцыі і іншай апаратурай.

Па словах Яўгена Філягіна, аналагаў «Буравесніку» на тэрыторыі СНД няма. Найбольш блізка па характарыстыках апарат — амерыканскі RQ-7 Shadow. Пры гэтым наш беспілотнік лічыцца беларускім па праве — каля 70% камплектуючых зроблены на тэрыторыі краіны. Імпартваюць пакуль двавадзіцца рухавікі (іх набываюць у Германіі), оптыку. «Але галоўнае, што ўвесь розум, усе «мазгі» тут нашы», — сцвярджае спецыяліст. Тым не менш прадпрыемства імкнецца да поўнай аўтаномнасці ад замежных паставак.

Вядома, у мадэльным радзе цэнтру не толькі «Буравеснік». Ёсць яшчэ больш раннія «Бусел М» і «Бусел М-50», іх ужо пастаўляюць у шэраг краін. Апараты адрозніваюцца дальнасцю і працягласцю палёту. Першы можа пакрыць адлегласць у 50 кіламетраў і вярнуцца назад на працягу 1,5 гадзін, другі — да 70 кіламетраў за 2,5 гадзіны. Выкарыстоўваюцца для тых жа мэт: здандрэванне лесу, палёў, тарфянікаў, правэрка трубаправаў і ліній электраперадач. Яшчэ адна сфера прымянення — пошук людзей, якія заблукалі ў лесе. Акрамя гэтага, на прадпрыемстве робяць і... дыржаблі. Гэтыя беспілотнікі адрозніваюцца вялікай працягласцю палёту, бо энергія на пад'ём і ўтрыманне ў павятры не патрабуецца, але выкарыстоўваюцца могуць толькі ў спакойнае надвор'е.

— Сёлетня мы завяршам работу над тэхнічным заданнем і доўгасна-канструктарскімі работамі па «Буравесніку», — кажа спецыяліст. — Пасля гэтага вытворчасць будзе пераведзена на «серыю». Калі заказчыкаў будзе шмат, тэрмін зборкі аднаго самалёта складзе каля 3-4 месяцаў. Я мяркую, што праблем з попытам не будзе, бо да апарата прыглядаюцца вельмі многія нашы партнёры: Расія, Арабская Эміраты, Туркменістан, Казахстан, В'етнам. На выставе «БелАгра» былі кантакты з кампаніямі з Блізкага Усходу.



Яўген ФІЛЯГІН сцвярджае, што ў справе стварэння беспілотнікаў кожны грам мае вялікае значэнне. У руках спецыяліста — «Бусел М».

Зараз у цэнтры працуюць над ваенным выкарыстаннем беспілотнікаў, гэта робіцца па замове Міністэрства абароны. Новы апарат распрацоўваюцца на базе «Буравеснік», працоўная назва — «Стэпавы арёл». Ён будзе вахыць амаль тону, зможна несці 220 кілаграмаў грузу, развіваць хуткасць у 255 кіламетраў за гадзіну і знаходзіцца ў павятры амаль суткі. Ёсць і распрацоўкі па высокадакладнай беспілотнай зброі — дронах «камікадзэ», якія пад кіраваннем аператара могуць атакаваць дробныя цэлі. Сферы прымянення такіх беспілотнікаў у цэнтры бачаць, напрыклад, антытэрарыстычныя аперацыі, калі нельга нашкодзіць заложнікам ці грамадзянскай інфраструктуры, выкарыстоўваючы артылерыю і іншыя цяжкія віды зброі. «Але ўсё, што мы распрацоўваем для ваенных, абавязкова знойдзе прымяненне і грамадзянскай авіяцыі», — падкрэслівае Яўген Філягін. — Скажам, той жа «Стэпавы арёл» можа працаваць у сельскай гаспадарцы».

Працягваюцца і мадыфікацыі існуючых мадэляў. Напрыклад, праблему «Буслоў» з пасадкай (апарат прылямаецца на фізіяляж і часам атрымлівае пашкоджанні) ужо вырашылі: дадалі памкчалыныя падушкі, якія аўтаматычна надзімаюцца ў момант раскрыцця парашута.

— Самым балючым пытаннем для нас пакуль застаецца кошт, — расказвае загадчык арганізацыйна-планавага аддзела. — Пакуль мы не можам дакладна сказаць, якая будзе цана на той жа «Буравеснік», бо пакуль няма «серыі». Але па папярэдніх разліках, наш комплекс (з двух самалётаў) будзе каштаваць у два-тры разы танней за той жа амерыканскі комплекс RQ-7 Shadow, які цяпер абходзіцца пакупнікам прыкладна ў дзсяць мільёнаў долараў.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ. lyskavets@zviazda.by

Извещение о проведении 02 августа 2016 года торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ»

Table with 4 columns: №, Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов, Местонахождение предмета торгов, Начальная цена предмета торгов без учета НДС, and Размер задатка. It lists several properties for sale, including administrative buildings and industrial sites.

Продавец имущества: ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», ул. Промышленная, 15, 200075, г. Минск. Организатор торгов: коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск. Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

3 августа 2016 г. №7-С/2016 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В Г. ГОМЕЛИ

Table with 7 columns: № лота, Адрес земельного участка, Кадастровый номер участка, Площадь, га, Наличие ограничений, Целевое назначение, Начальная стоимость, руб./коп., Сумма задатка, руб./коп., Затраты на подготовку документации, руб./коп. It lists two land lots for auction in Gomel.

1. Организатор аукционных торгов — Коммунальное предприятие «Гомельское государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее — Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»). 2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желанию предварительно ознакомиться с документами и характеристиками расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14. 3. Аукцион состоится 3 августа 2016 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 при наличии не менее двух участников на каждый лот. 4. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, негосударственные юридические лица Республики Беларусь, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка в размере, указанном в извещении, и отметки банка, на р/с: 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Белгоспромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 151501912. Получатель платежа — Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа — оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белгоспромбанк» по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 для возврата задатка за участие в аукционе (в случае победы на аукционных торгах). Необходимые документы: 4.1. гражданском — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 4.2. представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность; 4.3. представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, вы-

данную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

4.4. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц — документ, удостоверяющий личность. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору аукциона затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, осуществляется в установленной порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. Если заявление на участие в аукционе подано только одним гражданином или юридическим лицом, земель-

ный участок предоставляется этому лицу при его согласии с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка вносится оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2008 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявление с приложением необходимых документов для участия в аукционе принимается Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 2 июля по 1 августа 2016 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14.

Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.40 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. № 115. Контактный телефон 41-97-86. Геоинформация размещена на сайте: www.gomel.gov.by

Навагрудскі «гігант» ужо е арзім

Ветразнергетычная станцыя поблізу хутара Грабнікі дазволіць штогод эканоміць больш за 4,5 мільёна кубаметраў прыроднага газу.

У дакладзе на В. Усебеларускім народным сходзе кіраўнік дзяржавы зрабіў акцэнт на тое, што «сёння ўвесь свет рухаецца да «зялёных» тэхналогій, да «зялёнай» эканомікі», каб замесціць газ, нафту і іншыя рэсурсы, якіх гэтым краінам не хапае. Адзін з кірункаў — будаўніцтва ветразнергетычных устаноў (ВЗУ) там, дзе можна эфектыўна скарыстацца «паслугамі» ветру. Такія пляцоўка створана прыродай каля хутара Грабнікі побач з Навагрудкам.



Ветразнергетычная станцыя ў Грабніках.

У ТЭМУ

Гадавое спажыванне Навагрудскага раёна складае прыкладна 90-96 мільёнаў кват-г электраэнергіі. Каля чвэрці гэтага аб'ёму забяспечыць, згодна з практычнымі паказчыкамі, ветразнергетычная станцыя ў Грабніках. Аб'ём замяшчэння прыроднага газу — больш за 4,5 мільёна кубаметраў у год. Затраты на ажыццяўленне гэтага праекта павінны акупіцца за 11 гадоў.

бяспечыць неабходную якасць, спатрэбілася бесперапынная заліўка бетону. Працавалі раствора-бетонныя вузлы з Навагрудка, Ліды, Баранавіч. Напрыклад, заліўку першага падмурка распачалі ў 6 гадзін раніцы, а закончылі ў 11 вечара, — кажа дырэктар Лідскіх электрычных сетак Віктар Жук.

Потым абсталювалі для ветразнергетычнай станцыі, якое вырабіла кітайская кампанія «HEAG», даставілі марскім шляхам з Шанхая ў Клайпеду, а адтуль аўтамабільным — пад Навагрудак. Было здадзейнічана 60 аўтамабіляў.

Калі першы ветрагенератар у Грабніках меў дыяметр рабочага кола з лопасцямі 82 метры, то гэтыя пяць — 87 метраў, прычым на праектную магутнасць яны выходзяць пры хуткасці ветру не 11, а 10 метраў у секунду, што дазваляе хутчэй вырапоўваць электраэнергію.

Ветракі размясцілі так, каб улічыць напрамкі ветравых патокаў, якія пераважаюць у гэтай мясцовасці. І пры гэтым — каб адна ветразнергетычная ўстаноўка сваёй турбулентнасцю паветранага патоку не перашкаджала другой.

НЕ ПЕРАШКОДЗІЎ І ТУМАН

Мантаж ветракоў з дапамогай магутнай грузаводчай тэхнікі праводзілі польскія і беларускія спецыялісты кампаніі «Sarens» пад кіраўніцтвам шэф-інжынераў з Кітая і Германіі.

— Некаторыя ветракі даводзілася манціраваць нават у тумане. Зямлі практычна нічога не было відаць, сувязь з мантажнікамі падтрымлівалі па радыё. Прычым трэба было «злавіць» спрыяльную ветравую сітуацыю, у чым дапамагала спецыяльная метэастанцыя на пад'ёмным кране, — расказвае Віктар Жук.

Адначасова кітайскія спецыялісты вучылі работнікаў брыгады, якую стварылі ў Лідскіх электрычных сетках для абслугоўвання ветразнергетычнай станцыі. «Улазілі» літаральна ў кожную дробязь. Заняткі непасрэдна на ветраках доўжыцца і цяпер.

— Беларусы — вельмі добрыя, старанныя вучні. Задаюць шмат пытанняў, відаць, што яны не толькі адказна ставяцца да сваёй абавязкаў, але ім цікава сам працэс работы ветразнергетычных устаноў, — паведамілі карэспандэнту «Звязды» інжынеры з Кітая КЕН І ЛІ.

За перыяд комплекснага апрабавання ветразнергетычнай станцыі ўжо выйшла, як і прадугледжана праектам, на сумарную ўстаноўленую магутнасць 9 мВт. Усе ўстаноўкі звязаны кабельнымі лініямі з пабудаванай падстанцыяй, праз якую ажыццяўляецца іх сувязь з сеткай энергасістэмы.

Дарчы, яго праверана прырода і сістэма беспекі пры рабоце ветракоў на гранічных рэжымах. 17 чэрвеня, калі «разгулялася» наваліцца і максімальная хуткасць ветру ў Грабніках дасягла 28,4 метра ў секунду, усе яны адключыліся, пазбегнушы аварыйных сітуацый.

Барыс ПРАКОПЧЫК. prakopchik@zviazda.by

ПЕРШЫ «БЛІН» — ЗУСІМ НЕ КАМЯКОМ

Першы ветраагрэгат «праісаўся» каля Грабнікоў у 2011-м, і праз год «Звязда» пацікавілася вынікамі яго работы (артыкул «Навагрудскі «гігант», 17 красавіка 2012 г.). Пэўныя рызыкі перад размяшчэннем ВЗУ на гэтай пляцоўцы ў спецыялістаў РУП «Гроднаэнерга» меліся, бо маніторынг ветравой абстаноўкі праводзіўся на 15-метровай вышыні і было цяжка спрагназаваць, якая сітуацыя на верхавіне аграгата (82 метры) і вышэй. Аднак ветраўстаноўка не падвяла: ужо за першыя 10 месяцаў яна вырацавала электраэнергію столькі, колькі разлічвалі атрымаць за год. Ды і потым стабільна пацвярджала сваю эфектыўнасць. Аказалася, што пры сярэднегадавай хуткасці ветру ў гэтым месцы каля 6,5-7 метраў у секунду каэфіцыент выкарыстання ўстаноўленай магутнасці ВЗУ складае 30-33%, што больш за практычныя разлікі і адпавядае сусветным паказчыкам работы абсталювання гэтага класа.

Такім чынам, першынец ветразнергетыкі на Навагрудчыне пацвердзіў, што нават па мерках еўрапейскіх краін, дзе ветракі ўстаўляюцца масава, у нас выбралі добрую пляцоўку і эфектыўнае абсталюванне. А калі так, то чаму б не размясціць у раёне Грабнікоў цэлую ветразнергетычную станцыю? Што і зрабіла РУП «Гроднаэнерга».

ШАНХАЙ — КЛАЙПЕДА — ГРАБНІКІ

...Панараму ветразнергетычнай станцыі лепш за ўсё відаць з дарогі, калі едзеш у Навагрудак з Гродна. Гэта ўжо папулярны аб'ект для фатаграфавання, у пэўным сэнсе тутэйшая турыстычная «фішка». Канешне, зусім не значыць, што ўсе ўстаноўкі ў гэты момант убацьшы ў рабоце, бо гэта залежыць ад скорасці ветру. Пад'ехалі — усе яны спачатку «адпачывалі», аднак літаральна праз паўгадзіны лопасці чатырох ветрагенератараў з шасці (тутэйшы першынец таксама ўключаны ў станцыю) пачалі круціцца.

— Будаўніцтва ветразнергетычнай станцыі — гэта вынік

У ТЭМУ

У чым перавагі ветразнергетыкі? Гэтай крыніцы не пагражае знікненне, бо пакуль будзе існаваць наша цывілізацыя, дагэтуль будучы дзміць вятры і можа вырапоўвацца энергія. Прычым з павагай да экалогіі, не выкідаючы ў атмасферу шкодных рэчывы ад спалвання газу, мазуту, вугалю і іншых відаў арганічнага паліва.

Толькі за мінулы год у свеце ўвёлі ў эксплуатацыю ВЗУ агульнай магутнасцю 64 гігават. Гэта прыкладна ў 10 разоў больш той энергетычнай магутнасці, якую сёння ў цэлым спажывае наша краіна.

зладжанай працы беларускіх, кітайскіх, польскіх і нямецкіх спецыялістаў, — значнае вядучы інжынер упраўлення капітальнага будаўніцтва Гроднаэнерга Канстанцін ЖЫНЬ.

Спачатку каля Грабнікоў пабудавалі часовыя пляцоўкі, пад'язныя дарогі і падмуркі для пяці ВЗУ.

— Дыяметр кожнага падмурка складае 17 метраў, а вага — каля 1 тысячы тон. Прычым, каб за-



Бібліятэкар Алена ВЯРЭНЧІ паказвае галоўны атрыбут для гульні ў «Поле цудаў».

«ПОЛЕ ЦУДАЎ» І БІЛ'ЯРД У ПАЛЕСКАЙ ГЛЫБІНІ

Вёска Стахава — адна з крайніх кропак Столінскага раёна. Далей пачынаюцца тэрыторыі Пінскага і Лунінецкага раёнаў. На Століншчыне абаюць аб тым, каб чалавек было чым заняцца ў вольны час, якога, праўда, у мясцовых жыхароў бывае не так шмат — палешукі вядомыя як рухлівыя гаспадары.

Ірына БУЛАВІНА, дырэктар Дома культуры вёскі Стахава, расказала, што ў вёсцы — вельмі шмат таленавітых артыстаў.

— У 2013 годзе мы ладзілі свята вёскі: нашаму Стахаву споўнілася 510 гадоў. Справіліся сваімі сіламі — артыстаў у нас хапае. У нас свой вакальны калектыў, куды ўваходзіць 12 чалавек, наша канцэртная праграма заняла дзве гадзіны.

Добрая навіна

Што да звычайнага баўлення часу, то ў Доме культуры рэгулярна праходзяць дыскатэкі, туды можна прыйсці, каб пагуляць у більярд, настольны тэніс або «Поле цудаў» — у бібліятэцы ёсць барабан, падзелены на сектары.

Алена ВЯРЭНЧІ, бібліятэкар, працуе ў бібліятэцы Дома культуры вёскі Стахава з 1989 года.

— Усе нашы мерапрыемствы, як правіла, заканчваюцца гульнію «Поле цудаў», — расказала бібліятэкар. — Гэта любімая гульня нашых дзяцей, яны круціць барабан, шукаюць адказы на пытанні.

Надзея ЮШКЕВІЧ. Фота аўтара. yushkevich@zviazda.by

вёска Стахава (Столінскі раён)

Адукацыя

НАСЕЛЕНЫ ПУНКТ НЕ ПАМІРАЕ, ПАКУЛЬ ТУТ ЁСЦЬ ШКОЛА

Новыя магчымасці для вучняў і настаўнікаў

Да новага навучальнага года ў курортным пасёлку Нарач Мядзельскага раёна адкрыецца новая школа на 510 вучняў. Навучальная ўстаноўка такога кшталту першая на Міншчыне.

Кожны дзень да новабудойлі збягаецца мясцовая дзетка, за высокую агароджу іх не пускаяць — небяспечна. Але дзеці здалёк назіраюць за работай будаўнікоў. Малым цікава, як мяняецца аб'ект, што тут з'явіцца новага.

Падыходжу да купкі дзяўчынак. — Вельмі задаволеныя, што будзем тут вучыцца, — кажа сміялішча з іх Ясёня Шчыглова. — У новай школе будзе ўсё новае, сучаснае. І наўрад ці там нехта нешта можа зламаць, усё будзе адсочываць відэакамеры. А гэта азначае і бяспечна для нас, вучняў.

— Тут будзе вучыцца дзеці з 1 па 11 класы ў адну змену. Пачаткоўцы размесцяцца на першым і другім паверхах. Для перша-класнікаў абсталюем асобны блок, што для малых асабліва зручна. Праектам прадугледжана спартыўная зала плошчай 540 квадратных метраў з пляцоўкамі для заняткаў рознымі відамі спорту, абсталюваннем, інвентаром, а таксама трэнажорная зала амаль на 100 квадратаў. Будзе і актывная зала на 152 месцы з сучасным аснашчэннем, сцэнай. Раней мы сутыкаліся з праблемай па-класнай, пазавярочнай работы, паколькі спартзала выкарыстоўвалася як актывная, канферэнц-зала, для правядзення ўсіх масавых мерапрыемстваў, гурткавай работы.

У ТЭМУ

Падчас абласнога сходу ўдзельнікаў Усебеларускага народнага сходу старшыня Мінаблвыканкома Сямён Шапіра нагадаў, што за наступныя пяць гадоў у цэнтральных рэгіёнах плануецца пабудавач чатыры школы: у Барысаве і Бараўлянах. Запланавана таксама ўзвесці 11 дзіцячых дашкольных устаноў.

Ды і сама школа, узведзеная ў 1978 годзе, разлічана на 200 вучняў. Займаўся ж у ёй больш як 300 дзяцей. Зразумела, было цеснавата, вымушаны былі вучыцца ў дзве змены, — расказваў дырэктар школы №2 Геннадзь Крыштафовіч.

Акрамя таго, у новым будынку размесціцца сучасныя кабінеты інфарматыкі, фізікі, хіміі, біялогіі, майстарыні тэхнічнай абыслуговай працы для дзяўчынак і хлопчыкаў. Уразіць любога і спартыўная вонкавая зона: вялікі стадыён, пляцоўкі як для навучальна-га працэсу, так і пазакласнай работы: геаграфічная, па вывучэнні правіл дарожнага руху. Прычым, пры іх уладкаванні часткова выкарыстана сучаснае пакрыццё на аснове гумавай крошкі, у спалучэнні з газонамі, траўнянай пліткай, асфальтам.

За аснову ўзяты праект, што рэалізаваны ў Астравы Гродзенскай вобласці. Але на Міншчыне яго цалкам адаптавалі да мясцовых умоў, да ўжо існуючай інжынернай інфраструктуры: водарэзервуары, электрычныя, каналізацыйныя, ацяпляльныя сеткі. Усё гэта дазволіла патаńczyць кошт будаўніцтва. Гэты праект максімальна прости, без нейкіх прамернаснаў, лішкаў. Але прадугледжвае ўсё неабходнае, каб якасна арганізаваць навучальна-выхаваўчы працэс у адну змену.

Дзяржаўнай праграмай развіцця Нарачанскага краю на 2011—2015 гады меркавалася ад аднаго з карпусоў старой школы, што ў цэнтры, зрабіць прыбудову. Але пасля дэталёвага аналізу сітуацыі было вырашана, што больш разумна пабудавач школу ў новым мікрараёне «Аэрапорт». Менавіта там, за кальцавой дарогай у асноўным узводзіцца жыллё. Тут сканцэнтравана 85% дзяцей. У той час як у цэнтры пасёлка 10-15%.

Дадам, што новая школа не толькі функцыянальная, але і перспектыўная. Курортны пасёлак Нарач багаты на турыстычныя аб'екты, шматлікіх здарункі, санаторыі, дамы і базы адпачывання, пансіянаты. Натуральна, што ў іх працуе шмат моладзі, насельніцтва так звананага роўнага ўзросту — ёсць такі тр-

мін. І населены пункт з кожным годам будзе прырастаць людзьмі, якія будуць ствараць сем'і, нараджаць дзяцей.

— Сёння маладыя сем'і абзаводзяцца і другім, і трэцім дзіцем, і мы адчуваем гэта. А населены пункт, як ведаем, не памірае, пакуль тут ёсць школа, — выказвае задаволенасць Геннадзь Крыштафовіч.

— Школа будзеца, так бы мовіць, з запасам?

— Так. І ў перспектыве тут хоціць месца ўсім, — упэўнены суразмоўца.

З раніцы дапазна на пляцоўкі кіпчы работа. Кожны, як салдат, на сваім участку. Адны тынкуюць сценкі, іншыя кладуць плітку ў харчовым блоку, санвузлах, маніруюць электраправодку і вентыляцыю. Паралельна вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі. Генеральным падрачыкам выступае Мядзельскае прадпрыемства меліярацыйных сістэм, субпадрачык — Барысавскі будтрэст №21.

— Да канца жніўня справіцца? — пацікавілася ў аднаго з будаўнікоў.

— Разлічываю на тое. Ступень гатоўнасці даволі нядарэнная, — адказвае ён.

— Узвядзенне аб'екта пад пільнай увагай мясцовай улады. Кожную пятніцу тут праводзяцца планёркі і ўздзелам старшын райвыканкома, штодня наведваюцца прадстаўнікі ўпраўлення капітальнага будаўніцтва. І мы бачым, што будаўнікі ў асноўным не выбіваюцца з графіка, — дадае Геннадзь Віктаравіч.

— А хто будзе працаваць у новай школе?

— Сюды прыойдуць педагогі, тэхнічныя работнікі з папярэдняй устаноў адукацыі. Будзем рады і маладым спецыялістам, што прыедуць у раён па размеркаванні. Дадатковыя кадры не спатрэбяцца. Магчыма, толькі ў тым выпадку, калі хтосьці пойдзе на пенсію або ў дэкротны адпачынак, — упэўнены ён.

Тацяна ЛАЗОУСКАЯ. lazovskaya@zviazda.by

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. Продавец: ОАО «Кожевник», 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, тел. (222) 31-42-83

Наименование предмета торгов, начальная цена, задаток, шаг аукциона (допосле децимирования)	Лот №1. ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ с инв. №700/С-96269, площадью 211,6 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137/1-1, наименование: изолированное помещение, назначение: производственное помещение. Капитальное строение с инв. №700/С-48917, площадью 572 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: шерстомотельный цех, назначение: специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий; МБП, компьютерная техника в кол-ве 49 наименований (согласно перечню). Имущество расположено на зем. участке с кадастровым №74010000033001290 (2340 доли в праве владения). Нач. цена: 654 900 000/654900 бел. руб. без НДС. Задаток: 65 490 000/65490 бел. руб. Шаг аукциона — 32 745 000/327450 бел. руб.	
Лот №2. Капитальное строение с инв. №700/С-97496, площадью 51,3 кв.м по адресу: г. Могилев, ул. Заводская, 74 (назначение — здание специализированное трубопроводного транспорта, наименование — станция береговая насосная); МБП - 17 наименований. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым №74010000030006966. Нач. цена: 105 897 600/105897 бел. руб. без НДС. Задаток: 10 589 000/10589 бел. руб. Шаг аукциона — 5 300 000/5300 бел. руб.	Лот №3. Тянульно-мгильничная машина «Cartigliano», инв. №4491. Нач. цена: 60 000 000/60000 бел. руб. без НДС. Задаток: 6 000 000/6000 бел. руб. Шаг аукциона — 3 000 000/3000 бел. руб.	Лот №4. Проходной гладильный пресс «Ротопресс» «Mostardini», инв. №48060. Нач. цена: 112 000 000/112000 бел. руб. без НДС. Задаток: 11 200 000/11200 бел. руб. Шаг аукциона — 5 600 000/5600 бел. руб.

Повторные торги состоятся 20.07.2016 г. в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 04.07.2016 в 8.30 по 19.07.2016 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с 3012010512470 филиал 700 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 538, УНП 700049385. Получатель платежа: ОАО «Кожевник». Движимое имущество находится по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137. Извещение опубликовано в газете «Звязда» - 02.04.2016.

Наименование предмета торгов, начальная цена, задаток, шаг аукциона (допосле децимирования)	Лот №1. Капитальное строение с инв. №700/С-96269, площадью 211,6 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137/1-1, наименование: соковарка с пристройкой для разварки дубительного экстракта. Капитальное строение с инв. №700/С-96272, площадью 67 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137/1, наименование: склад кирпичный одноэтажный с навесом для автомобилей. Капитальное строение с инв. №700/С-89248, площадью 678,9 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: здание цеха ширпотреб. Капитальное строение с инв. №700/С-48986, площадью 52 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: автоматическая насосная станция. Капитальное строение с инв. №700/С-48799, площадью 1214 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: механический цех. Капитальное строение с инв. №700/С-96273, объемом 833 м.куб. по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: водоем пожарный. Капитальное строение с инв. №700/С-98687, площадью 650 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: благоустройство территории участок №1. Циклон ЦН-11-2000, инв. №700 ввиду в эксплуатацию 1991. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым №74010000030006895, площадью 1,0655 га по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137. Нач. цена: 6 546 615 000/6546615 бел. руб. без НДС. Задаток: 654 662 000/654662 бел. руб. Шаг аукциона: 327 331 000/327331 бел. руб.	Лот №2. Капитальное строение с инв. №700/С-48816, площадью 53 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: бензосклад. Капитальное строение с инв. №700/С-48910, площадью 556 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: склад сыпучих материалов. Капитальное строение с инв. №700/С-48882, площадью 374 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: склад материальный. Капитальное строение с инв. №700/С-98694, площадью 107,5 кв.м по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наименование: благоустройство территории участок №2, составные части: Сооружение благоустройства территории участка №2, состоящее из дороги с асфальтовым покрытием внутризаводской, площадью 2190 кв.м; ограждения территории завода с ограждением ГСМ, протяженностью 459,5 м. Емкости металлические ДГСМ, инв. №494, №496, 1987 г.в.з. водота металлического инв. №1171, 1953 г.в.з., резервуары поливные, инв. №54, №55, 1986 г.в.з., многочисленные насаски в кол-ве 19 шт. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым №74010000030006894 площадью 2,6541 га. Нач. цена: 2 522 832 700/2528327 бел. руб. без НДС. Задаток: 252 284 000/252284 бел. руб. Шаг аукциона: 126 142 000/126142 бел. руб.	Лот №3. Автопогрузчик ДВ 1792, инв. №0994, 2000 г.в.з. после капремонта. Нач. цена: 22 500 000/22500 бел. руб. без НДС. Задаток: 2 250 000/2250 бел. руб. Шаг аукциона: 1 125 000/1125 бел. руб.	Лот №4. Автопогрузчик ДВ 1792, инв. №1312, 2009 г.в.з. после капремонта. Нач. цена: 22 500 000/22500 бел. руб. без НДС. Задаток: 2 250 000/2250 бел. руб. Шаг аукциона: 1 125 000/1125 бел. руб.
Торги состоятся 04.08.2016 г. в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 04.07.2016 в 8.30 по 03.08.2016 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с 3012010512470 филиал 700 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 538, УНП 700049385. Получатель платежа: ОАО «Кожевник». Движимое имущество находится по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137.	Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на банковский счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя — копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лиц — доверенности, выданной представителю юр. лица (в каждом случае, когда юр. лицо представляет его руководителем), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства иностранного государства и в котором административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации — легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, доминирующей доли, обязательности, выданного органом государственного банка; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов, подтверждающих протокол, подписанный представителем юр. и физ. лица, предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным лицом, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственным участником, подавшему заявление на участие в торгах (лицу, являющемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Подготовить торги в день проведения торгов (предметен на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовление документации, необходимой для проведения торгов, в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в размере 20% от цены продажи имущества в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Имущество, выставленное на торги в рамках государственной аукциона, инв. №1171, 1953 г.в.з. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.			

Извещение о проведении 02 августа 2016 г. открытого аукциона по продаже в частную собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Чернавчицком сельском Совете Брестского района

№/№ лота	Предмет аукциона	Площадь, га	Начальная стоимость земельного участка, (бел. руб.)	Задаток (бел. руб.)	Целевое назначение земельного участка	Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, (бел. руб.)
1	Земельный участок в г. Вистыни, ул. Мира, 10 121284601601000292	0,1569	50 000 000 (50000)	5 000 000 (5000)	строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома	1. 12 758 064 (12758 064) — за изготовление документации и регистрацию участка 2. оплата за объявления по актам выполненных работ
2	Земельный участок в д. Дружба, ул. Центральная, 1А 121284602601000175	0,1477				

МЫ ПАМ'ЯТАЕМ

ГЭТА ЗРАБІЛІ МЫ

Герайчнае і трагічнае

Спраўдлым падарункам да 70-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў стаў новы будынак Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Ва ўрачыстай цырымоні адкрыцця, якая адбылася 2 ліпеня 2014 года, прынялі ўдзел прэзідэнт Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін. Вельмі сімвалічна, бо менавіта разам з брацкім рускім народам мы здабылі Вялікую Перамогу.

Невыпадкова Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ахрысцілі храмам памяці. Дзякуючы вялікай працы і прафесіяналізму шырокага кола людзей, у ім створана выдатная экспазыцыя, якая аб'ектыўна расказвае аб герайчым і трагічным падзеях у лёсе не толькі Беларусі, а і ўсяго свету. Тут захоўваюцца экспанаты, якія пачалі збірацца яшчэ тады, калі наша краіна знаходзілася пад акупацыяй.

Разам з новым музеем вырасла і скульптурная кампазіцыя «Развітанне». Дзве бронзавыя фігуры сімвалізуюць закаханую пару, якая спынілася ля крыніцы. Па задуме скульптара Аляксандра Шатэрніка, жанчына бласлаўляе мужа, які ідзе на вайну. Такім быў лёс беларускіх жанок. Але далёка не ўсім вайна падарвала права сустрацца зноў...

Знак «Баграціён»

Каля вёскі Ракавічы, што ў Светлагорскім раёне, у чэрвені 1944 года знаходзіліся перадавыя часці 65-й арміі генерала Батава. На месцы асушанага балота Брыці Мох, праз якое ішлі ў наступленне савецкай вайскі, два гады таму з'явіўся памятник знака «Баграціён». Менавіта тут 23 чэрвеня 1944 года пачалася адна з найбуйнейшых ваенных аперацый у гісторыі чалавечтва, у выніку якой крыху больш як за два месяцы былі вызвалены Беларусі, усходняя Польшча і частка Прыбалтыкі, цалкам знішчана гітлераўская група армій «Цэнтр».

У цэнтры сяміметровы бар'ельефа скульптара Валерыя Кандраценкі — фігуры славетных палкаводцаў, якія мелі дачыненне да аперацыі «Баграціён»: Канстанцін Ракасоўскага, Георгія Жукава, Паўла Батова і Міхаіла Панова. Па абодва бакі ад іх — савецкія салдаты, якія наступалі. Тут жа — партызаны і маракі Дняпроўскай ваеннай флотаўліі. Стрэлны, на якіх у бронзе выбіты назвы вызваленых падчас аперацыі беларускіх гарадоў, сведчаць аб двух гаюльных ударах Чырвонай Арміі. Адлюстравана на манументе, урачыста адкрытым 23 чэрвеня 2014 года — у дзень 70-годдзя пачатку «Баграціёна», і ўся складанасць правядзення аперацыі: нашы салдаты ішлі ў наступленне, узводзячы гаці і палы, выкарыстоўваючы макрастулі і валасушы. У аперацыі «Баграціён» з абодвух бакоў удзельнічала 4 мільёны чалавек, каля 62 тысяч гармат і мінамёт, звыш 7500 танкаў, больш як 7 тысяч самалётаў.

рацыі: нашы салдаты ішлі ў наступленне, узводзячы гаці і палы, выкарыстоўваючы макрастулі і валасушы. У аперацыі «Баграціён» з абодвух бакоў удзельнічала 4 мільёны чалавек, каля 62 тысяч гармат і мінамёт, звыш 7500 танкаў, больш як 7 тысяч самалётаў.

Дзіцячая Хатынь

Адзіны ў свеце мемарыял, прысвечаны малалетнім ахвярам Вялікай Айчыннай вайны, знаходзіцца ў вёсцы Красны Бераг, што ў Жлобінскім раёне. Тут, на Гомельшчыне, у 1943 годзе фашыстамі быў створаны канцэнтрацыйны лагер, дзе ў непаўналетніх вязняў забіралі кроў для салдат вермахта.

На тэрыторыі Краснага Берага існавалі два дзіцячыя донарскія накіпальнікі. На адным за 7 тыдняў непаўналетніх вязняў здалі кроў ад 8 да 19 разоў. На другім у дзяцей з першай групы крыві яе забіралі цалкам, затым маленькіх донараў знішчалі. Самаму старэйшаму з іх было 14 гадоў...

28 чэрвеня 2007 года на месцы гібель 1990 чалавек, сярод якіх знаходзіліся яблыневага саду, з'явіўся мемарыял, над праектам якога працавалі архітэктары пад кіраўніцтвам заслужанага архітэктара Беларусі, лаўрэата Ленінскай прэміі Леаніда Левіна. Каля ўваходу наведвальніку сутракае бронзавая фігурка тоненькай дзяўчынкі, твар якой перакошаны ад болю і бездапаможнасці. Паднятымі ўгору рукамі дзяўчынка быццам бы абараняе ад усіх здзекаў, якія прынеслі на нашу зямлю гітлераўцы.

Ад «Плошчы Сонца» расходзіцца алея-прамяні, адзін з якіх — «Прамень памяці» — перасякае мёртвы клас. 21 беласнежная пустая партыя чакае сваіх вучняў, якія за іх ужо ніколі не сядуць. На чорнай дошцы белымі літарамі надрукаваны тэкст ліста 15-гадовай Каці Сусанінай, які яна напісала сваіму бацьку з фашысцкай катаргі — менавіта так называлася канцагера дзяўчынка. На адваротным баку класнай дошкі адлюстравана карта Беларусі, на якой абазначаны месцы, дзе знаходзіліся падобныя донарскія дзіцячыя лагеры смерці.

«Караблік Надзеі», змешчаны за дошкай, сімвалізуе мары, якія не наканавана было здзейсніцца. На яго ветразях напісана 171 дзіцячае імя — менавіта столькі дзяцей удалося выраставаць у дзень вызвалення Краснага Берага 25 чэрвеня 1944 года. На 24 малых берах — 24 вяртаны, створаныя дзецьмі Мінскага палаца піянераў у 1946 годзе. На іх адлюстравана тое, што хацелі бачыць дзеці, у якіх вайна адабрала дзяцінства.

На месцы лагера смерці

Сучасны мемарыял з'явіўся на месцы лагера смерці Трасцянец зусім нядаўна. 22 чэрвеня 2015 года — у 74-ую гадавіну з пачатку Вялікай Айчыннай вайны — у яго ўрачыстым адкрыцці прымаў удзел Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Пра тое, што восенню 1941 года на тэрыторыі калгаса імя Карла Маркса, што пад Мінскам, быў створаны найбуйнейшы ў Беларусі і Савецкім Саюзе лагера смерці, міжнародная грамадзкая дэлегатыя параўнальна нядаўна. А між іншым, беларускі лагера смерці па колькасці ахвяр не саступае сусветна вядомым Асвенціму, Бухенвальду, Дахау, Равенсбруку.



Лагера смерці аб'ядноўвае некалькі месцаў масавага знішчэння людзей: урочышчы Благаўшчына і Шашоўка, сам лагера смерці. Акрамя мірных жыхароў, партызанаў і падпольшчыкаў, савецкіх ваеннапалонных, тут свой апошні прытулак знайшлі яўрэі — жыхары Польшчы, Аўстрыі, Германіі і Чэхаславакіі. Па розных звестках, у Трасцянецкім лагера ад 50 тысяч да 206 тысяч 500 чалавек. Напэўна, канчатковую лічбу мы не даведземся ніколі: перад адступленнем нямецкіх войск на месцы катывалі ўсе сляды сваіх злачынстваў.

Дзесяціметровая бронзавая скульптура з фігурамі закатаваных вязняў Трасцянецкі — «Брама памяці» — створана маладым скульптарам Канстанцінам Касцючанкам. Дарэчы, за гэтую работу малады аўтар сёлета з рук кіраўніка дзяржавы атрымаў спецыяльную прэмію Прэзідэнта Беларусі дзесячым культуры і мастацтва. Мала тое ведае, што сваю працу над скульптурай Канстанцін пачаў яшчэ ў 2007 годзе. Дарэчы, першыя парадны майстар атрымаў ад свайго настаўніка — народнага мастака Беларусі Міхаіла Савіцкага.

Да «Брамы памяці» — самай высокай скульптуры ў нашай краіне — вядзе алея, гранітныя пліты паабалі якой расказваюць аб іншых месцах масавага знішчэння людзей на тэрыторыі Беларусі. Такіх на нашай зямлі было 260.

Ахвярам халакосту

Абноўлены мемарыял ахвярам халакосту «Яма», які з'явіўся ў Мінску ў 2000 годзе, нагадвае нам аб бесчалавечнасці фашыстаў, сімвалізуе вечны боль і смутак беларускага народа. Гэтае месца прысвечана ўсім яўрэям, якія ў гады Вялікай Айчыннай вайны загінулі ў Мінскім гета.

Менавіта ў беларускай сталіцы было створана адно з найбуйнейшых у Еўропе гета для знішчэння

яўрэяў. Ужо ў канцы кастрычніка 1943 года сумная статыстыка сведчыла аб 100 тысячых забітых. Толькі 2 сакавіка 1942 года нацысты забілі больш як 5 тысяч яўрэяў, у тым ліку каля 200 сірот з дзіцячага дома. Вялікімі групамі іх падводзілі да яра на ўскраіну гэта і расстрэльвалі. Трупы скідвалі ў яму. Сёння на гэтым месцы — мемарыял.

Абеліск з чорнага мармуру ўстаноўлены тут яшчэ ў 1947 годзе (гэта быў першы і працяглы час адзіны помнік ахвярам халакосту ва ўсім Савецкім Саюзе). А вось левіца-кампазіцыя «Апошні шлях» з'явілася тут на пачатку новага стагоддзя. 27 бронзавых фігур быццам спускаюцца ў сваю ж магілу... Дарэчы, аўтар скульптурнай кампазіцыі — Эльза Полак — ведае пра зверствы фашыстаў не па чутках. Яна, яўрэйка са Славакіі, толькі цудам выжыла ў Асвенціме. У стварэнні скульптуры таксама прымаў удзел архітэктар Леанід Левін і скульптар Аляксандр Фінскі.

Алея Праведнікаў народаў свету, высаджаная каля «Ямы», увекавечвае імёны беларусаў, якія, рызыкуючы сваім жыццём, ратавалі людзей ўрайскага паходжання. Усяго ў гады Вялікай Айчыннай на тэрыторыі Беларусі існавала звыш сотні гета, адкуль у апошні шлях адправіліся таксама яўрэі з Германіі, Польшчы, Аўстрыі і іншых краін.

«Бацька Сталінграда»

Не кожная еўрапейская сталіца абаранялася столькі, колькі трымаўся беларускі Магілёў. На працягу 23 дзён савецкія войскі стаялі насмерці, каб хоць крышачку адцягнуць гаюліны удар — на Маскву. Толькі за адзін дзень баёў — 12 ліпеня 1941 года — савецкімі салдатамі было знішчана 39 танкаў ворага. Сёння Магілёў называюць «бацькам Сталінграда».

9 мая 1995-га — у год святкавання 50-й гадавіны Перамогі — пад Магілёвам адкрыўся мемарыяльны комплекс «Буйнічак поле». Па задуме архітэктараў Уладзіміра Чаленкі і Алега Бараноскага, на тэрыторыю комплексу трапіў праз прыгожую арку. Над пляцоўкай з гербам Магілёва гайдаецца маяцік Фуко, які сімвалізуе вечную паміць аб палеглых тут воінах. У цэнтры — невядомая калічка. Тут на памятных дошках брахліва захоўваюцца імёны абаронцаў Магілёва і апалчэнцаў, дзяржавы атрымаў спецыяльную прэмію Прэзідэнта Беларусі дзесячым культуры і мастацтва. Мала тое ведае, што сваю працу над скульптурай Канстанцін пачаў яшчэ ў 2007 годзе. Дарэчы, першыя парадны майстар атрымаў ад свайго настаўніка — народнага мастака Беларусі Міхаіла Савіцкага.

Ад калічкі вядуць чатыры алеі. Адна з іх прысвечана Канстанціну Сіманаву, які, быўшы сведкам падзей на полі пад Буйнічакі, напісаў сваю вядомую кнігу «Жывыя і мёртвыя». Алея вядзе да каменя пісьменніка, на якім напісана: «Усё жыццё ён помніў гэтае поле бою 1941 года і завяшчаў развясці тут свой прах». Так і адбылося. Па адной з алеяў трапіць да «возера слёз», якое сімвалізуе пакуты ўсіх маці, якія так і не дачакаліся сваіх дзяцей з вайны. На іншай размяшчана пасланне да нашчадкаў.

Чацвёртая алея называецца Алеяй Абаронцаў. Каля 40 тысяч магіляўчан рыхталіся да абатных горада. Абрывы абарончых умацаванняў, якія будавалі ўсяго толькі два тыдні, можна убачыць і цяпер. Пад адкрытым небам размясцілася экспазыцыя ваеннай тэхнікі.

Беларусь-партызанка

Нашу краіну па праве называюць «рэспублікай-партызанкай». Такага масавага супраціўлення, якое на тэрыторыі акупаванай Беларусі аб'яднала 374 тысячы чалавек, гісторыя не памятае. Народныя месціцы ўнеслі вялікі ўклад у Перамогу над фашызмам.

У 2005 годзе непадалёк ад станцыі метро «Партызанская» і на аднамненым праспекце сталіцы з'явіўся помнік «Беларусь-партызанка». 20-метровая калона з граніту увекавечвае подзвіг беларускіх партызанаў, здзейснены ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Брон-



завыя фігуры мужчыны з вінтоўкай на плячы і жанчыны, якая ў адной руцэ трымае дзіця, а ў другой — зброю, увекавечваюць цэлыя семі, якія дапамагалі Чырвонай Арміі граміць ворага. Скульптурныя кампазіцыі нагадваюць і пра тое, што партызанскія зоны, размешчаныя ў лясках, становіліся прытулкам для многіх мірных жыхароў; пра тое, як ствараліся партызанскія атрады.

Сімвал мужнасці і стойкасці

Брэсцкая крэпасць вядомая далёка за межамі нашай краіны. Геаргіянаўскі цытадель стала сімвалам мужнасці і стойкасці беларускага народа. Абарона крэпасці, якая не здавалася больш за месяц, тады, у 1941-м, паказала, што шлях да Перамогі будзе складаным, але савецкі народ пойдзе да канца.

У 2011 годзе ў Брэсцкай крэпасці з'явіўся помнік пагранічнікам і іх сем'ям, якія загінулі ў першыя дні вайны. Менавіта тут, каля Цярэспальскага варот, гітлераўцамі быў нанесены першы ключавы удар. У будынку варт знаходзілася вежа, у якой жылі семі пагранічнікаў. Пляч праходзіў водакаравы і яго забяспечваў блізка казармы і ўсю крэпасць вадой з Буга. Акрамя казармаў, тут размясціліся склады з боепрыпасамі, стайні. У першыя дні вайны ўсё было моцна разбурана, вялікая колькасць афіцэраў, іх жонак і дзяцей, салдат загінулі.

Усю трагедыю тых не па-летняму цёмных дзён перадае бронзавая

скульптура, якая ўвасабляе вобраз пагранічнікаў, што ідуць у бой. За стэлізаванай сцяной за імі назірае маці з дзіцем, якая з каскі поіды вадой параненага вайскоўца.

Бітва за Дняпро

Мемарыяльны комплекс, які з'явіўся ў Лоеве ў чэрвені мінулага года, прысвечаны ўдзельнікам адной з найбуйнейшых аперацый Вялікай Айчыннай вайны, у сусветнай гісторыі ў цэлым, — бітве за Дняпро. Восенню 1943 года раёны цэнтр апынуліся ў апацэнтры падзей, звязаных з пачаткам вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.



КОМПЛЕКС УЗБРАЕННЯ «ПАЛАНЭЗ»

«Паланэз» — гэта комплекс узбраення, які ўключае шматзарадную пусковую ўстаноўку і рэактыўныя зарады, а таксама дапаможныя сродкі. Першы запуск гэтай рэактыўнай сістэмы залпавага агню адбыўся не так даўно — 16 чэрвеня. Комплекс распрацавалі абаронскія навукоўцы сумесна з арганізацыямі абаронскага сектара эканомікі і, па словах кіраўніка дзяржавы, ён «адпавядае найлепшым узорам высокадакладнай зброі» і пры гэтым з'яўляецца ачынным дасягненнем. Такім чынам РСЗД, з аднаго боку, адкрывае новыя перспектывы для краіны кірунак — ракетабудаванне, а з другога — з'яўляецца гарантам таго, што мірнае неба над галавамі беларусаў будзе, пры неабходнасці, чым абараніць.



ПЕРАМОВЫ ў МІНСКУ

За апошнія гады Беларусь набыла імідж краіны, якая безагаворачна прытрымліваецца палітыкі нейтралітэту, выступае за мірнае ўрэгуляванне канфлікту. Гэта надзвычай відэачна ўраўнаважана ў дачыненні да сітуацыі ва Украіне. У 2014 годзе ў «Прэзідэнт-гэтлі» былі падпісаны Мінскі пратакол, згодна з якім павінен быў адбыцца адвод цяжкага узбраення, мясцовыя выбары і вывад замежных узброеных фарміраванняў ва Украіне. Аднак бакі канфлікту (Расія і Украіна) пункты пратакола не выканалі. Таму ў 2015 годзе ў Палацы Незалежнасці прэзідэнты Германіі, Францыі, Украіны і Расіі — «нармандская чацвёрка» — падпісалі іншы дакумент — «Комплекс мер па выкананні мінскіх пагадненняў» (аб спыненні агню), пасля якога эскаляцыя канфлікту пайшла на спад.



ВАЕННАЯ ДАКТРЫНА

Яе новая рэдакцыя днём была разгледжана парламентарыямі. Менавіта гэтай дактрынай вызначаюцца ваенна-палітычныя асновы ваеннай бяспекі дзяржавы, яе стаўленне да ваенных канфліктаў і іх прадухілення, парадка ўжывання ваеннай сілы для ўзброенай абароны нацыянальных інтарэсаў. Новы варыянт дактрыны ўлічыў змены ваенна-палітычнага становішча ў свеце, характар узброенай барацьбы, сучасныя тэндэнцыі развіцця дзяржавы. Цяпер у дакументах прапанаваны напрамкі развіцця абароннага сектара эканомікі і ўлічваюцца такія невядомыя раней з'яві, як гібрыдная вайна і каларовыя рэвалюцыі.

Эксклюзіў

КІЦЕЛЬ З ПАТСДАМСКАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ?

Унікальны экспанат папоўніў калекцыю Дзяржаўнага музея ваеннай гісторыі Беларусі

І гэта кіцель Іосіфа Сталіна. Не выклічана, што менавіта ў ім Генералісіму Савецкага Саюза адлюстраваны на фотаздымку, зробленым падчас Патсдамскай канферэнцыі летам 1945 года.

Артэфакт у экспазыцыю музея перадаў старшыня Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы Расіі» Сяргей Кандыбовіч. Менавіта ў яго таварышці і саслужыўца — Леаніда Ціміна — да апошняга часу знаходзіўся гістарычны экспанат.

— Даволі працягла час кіцель экспанаваны ў прыватным музеі Львова, — расказвае старшыня аўтаноміі «Беларусы Расіі» Сяргей КАНДЫБОВІЧ. — Калі яго заснавальнік пайшоў з жыцця, не стала і музея. Леанід Цімін, які закончыў службу ў Афганістане намеснікам гаюлінага ваеннага саветніка, сённяшні старшыня клуба генералаў Львова (менавіта яму дагэтуль належыць экспанат), пабавіў за лёс артэфакта. Кіцель з пагонамі, на якіх — герб Савецкага Саюза, можа стаць вялікай спаквай для некаторых грамадзян Украіны. Хвалюючыся за захаванасць экспаната, Леанід Васілевіч адразу пага-



Дырэктар Дзяржаўнага музея ваеннай гісторыі Беларусі Сяргей АЗАРОНАК і старшыня Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы Расіі» Сяргей КАНДЫБОВІЧ падпісваюць акт аб перадачы экспаната.

дзіўся перадачы кіцель на беларускую зямлю.

Як дадае Сяргей Кандыбовіч, Іосіф Сталін знаходзіўся на чале савецкай дзяржавы, па сутнасці, на многіх яе этапах. Таму, па яго словах, даволі сімвалічна, што профіль гэтага чала-

века змешчаны на такіх узнагародах, як медаль «Партызану Айчыннай вайны» і на 15 мільёнах медалёў, на якіх напісана «Наша справа правая. Мы перамаглі» (медаль «За Перамогу над Германіяй»).

Дык жа кіцель Вярхоўнага Гаюліна-накамандуючага з'явіўся ў біялога вайскоўца са Львова? Аказваецца, уласны кіроўца Іосіфа Вісарыянавіча даводзіўся Ціміным ці то далёкім сваяком, ці то знаёмым. Ён у свой час і перадаў сямі асабістую рэч Сталіна. Толькі якім чынам вопратка трапіла да кіроўцы, гісторыя замоўчвае. Магчыма, Сталін пакінуў яе ў машыне, а можа, падарыў сваіму падначаленаму за добрую службу. Але тое, што гэты чалавек быў кіроўцам генералісімуса, — факт, які не патрабуе пацвярджэння.

Не выклічана, што ў Іосіфа Сталіна было шмат кіцеляў. Яй той казаў, на ўсе выпадкі жыцця. Магчыма, нават адных і тых жа. Але хто яго ведае, можа, менавіта ў гэтым — летнім, бельмі — Вярхоўны Гаюліна-накамандуючы адлюстраваны на славетных сёння фотаздымках, зробленых падчас Патсдамскай канферэнцыі.

Есць і яшчэ адна цікавая дэталё. Пагоны, прышытыя да кіцеля, ніколі не належалі Сталіну. Але іх уладальнікам у свой час быў не менш вядомы чалавек — народны артыст СССР Міхаіл Гелавані. Менавіта ў гэтых пагонах вядомы акцёр здымаўся ў ролі Генералісімуса Савецкага Саюза ў фільме «Падзенне Берліна». Таму новыя экс-

панаты, якія папоўнілі музейную калекцыю, маюць не столькі гістарычную, колькі мастацкую каштоўнасць.

— Для нас яны сапраўды ўнікальныя, хоць бы таму, што, наколькі мне вядома, у музеях краіны няма ніводнай такой рэліквіі, — перакананы дырэктар Дзяржаўнага музея ваеннай гісторыі Беларусі Сяргей АЗАРОНАК. — Гэта звязана з тым, што многія асабістыя рэчы Іосіфа Сталіна былі знішчаны ў першыя дні вайны, калі ялаас барацьба з культурнай асобой. І гэта тычыцца не толькі музейнай сферы. Якое значэнне гэтая фігура мае для нас? Акрамя таго, што Сталін быў Вярхоўным Гаюлінакамандуючым, ён даў беларусам, як і ўкраінцам, вялікае права стаць краінамі-заснавальніцамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Многія марылі аб гэтым. Сталін мае неспасрэднае дачыненне і да стварэння Узброеных Сіл нашай краіны, бо ў першым урадзе ён быў наркам па справах нацыянальнасцяў. Ён добра разуміў, што асноўнай нацыянальнай рысай любой суверэннай дзяржавы, нават у складзе Савецкага Саюза, з'яўляецца Узброеныя Сілы.

Як лічыць старшыня грамадскай арганізацыі «Нацыянальна-культурная аўтаномія «Беларусы Масквы», намеснік дэкана, вучоны сакратар

гістарычнага факультэта МДУ імя Ламаносава Аксана СОЛАПАВА, выклічана сімвалічна, што дадзены артэфакт апынуўся ў музеі ваеннай гісторыі Рэспублікі Беларусь. «Гэта частка нашай агульнай гісторыі, сувязь часу і пакаленняў», — пераканана яна. — Фігура Сталіна — і гэта відэачна ўсім — складаная, супярэчлівая, яна атрымлівае самыя розныя ацэнкі гісторыкаў, грамадскіх дзеячаў. Гэта імя, якое і па сённяшні дзень выкарыстоўваецца ў розных сітуацыях. Тым не менш, мы не можам адмаўляць той факт, што менавіта гэты чалавек стаў на чале Чырвонай Арміі, якая перамагла фашызм. І менавіта з гэтага пункту гледжання фігура Сталіна аб'ядноўвае расійскую і беларускую гісторыю ў пэўны гістарычны перыяд. Таму і гістарычная важнасць, і каштоўнасць артэфакта бяспрэчныя. І гісторыя Узброеных Сіл Беларусі — у тым ліку тая частка гісторыі, калі беларуская армія ў межах агульнай савецкай дзяржавы падпарадкоўвалася рашэнням Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна. Давяцце не будзем забываць таксама, што Беларусь і Расія з'яўляюцца часткай адзінай Саюзнай



Вераніка КАНЮТА. kanyuta@zviazda.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор аукциона – Лельчицкий районный исполнительный комитет
Предмет аукциона – частная собственность на земельные участки, из них:
• площадью 0,1065 га с кадастровым номером 322855100002002384, расположенный по адресу: Гомельская область, г.п. Лельчицы, ул. Коммунистическая;

Целевое назначение использования земельных участков – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в организованном жилом доме).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Организатор аукциона – Прибытковский сельский исполнительный комитет Гомельского района Гомельской области

Table with 7 columns: № п/п, Адрес, кадастровый номер участка, Характеристика инженерных коммуникаций, Размер земельного участка, га, Целевое назначение земельного участка, Начальная цена земельного участка, руб., Размер задатка, руб., Затраты на организацию и проведение аукциона, руб.

1. Аукцион состоится 3 августа 2016 года в 14⁰⁰ в административном здании Гомельского районного исполнительного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, малый зал (3 эт.).
2. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при двух и более участниках, претендующих на участок.

БОВОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

3 августа 2016 года в 15.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Table with 7 columns: № п/п, Адрес земельного участка, Кадастровый номер, Площадь земельного участка, Инженерная инфраструктура, Расходы по подготовке (руб.), Начальная цена земельного участка (руб.), Задаток (руб.)

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51 А, зал заседаний Гомельского райисполкома 03.08.2016 в 15.00.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и сроке, определенные в извещении.

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков гражданам Республики Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Гродненской области 4 августа 2016 года в 11.00

Table with 7 columns: № п/п, Адрес земельного участка, Целевое назначение земельного участка, Кадастровый номер земельного участка, Площадь земельного участка, Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, Начальная цена, руб. (без учета децимальной с учетом децимальной), Сумма задатка, руб. (без учета децимальной с учетом децимальной), Затраты на организацию и проведение аукциона, руб. (без учета децимальной с учетом децимальной)

г. Березино Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – БЕРЕЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Table with 5 columns: Лот №, Местоположение земельного участка, кадастровый номер, Срок аренды, Площадь земельного участка га, Назначение земельного участка

1. Аукцион состоится 2 августа 2016 года в 10.00 в малом зале заседаний Березинского райисполкома по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18, 2-ой этаж, кабинет №18 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, до 16.00 29 июля 2016 года.
2. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Table with 5 columns: Наименование (описание) имущества и его стоимость, Собственник (владелец) имущества, Местонахождение имущества, Наличие обременений, Место (адрес), дата и время проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии претензий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 364293001037 филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 30002505 не позднее 10.00 21 июля 2016 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Table with 5 columns: Наименование (описание) имущества и его стоимость, Собственник (владелец) имущества, Местонахождение имущества, Наличие обременений, Место (адрес), дата и время проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии претензий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 364293001037 филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 30002505 не позднее 13.00 21 июля 2016 года.

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 4 августа 2016 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1 этаж.
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – БЕРЕЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Table with 5 columns: Лот №, Местоположение земельного участка, кадастровый номер, Срок аренды, Площадь земельного участка га, Назначение земельного участка

1. Аукцион состоится 2 августа 2016 года в 10.00 в малом зале заседаний Березинского райисполкома по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18, 2-ой этаж, кабинет №18 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, до 16.00 29 июля 2016 года.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика

Аукцион состоится 02 августа 2016 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Фабричная, 6

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленный срок на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 27 июля 2016 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoinfo.by/

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика

Аукцион состоится 03 августа 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 28 июля 2016 г. до 15.00.
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32, http://grodnoinfo.by/

Разважанні пра сучаснасць

ЛЕКІ ДЛЯ ДУШЫ

Як вярнуць тэатральнаму мастацтву былую славу?

Больш як тры з паловай дзесяцігоддзі народны артыст Беларусі Віктар МАНАЕЎ радуе глядачоў спектакляў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы выдатнай іграй у розных ролях. Пранцысь Пустарэвіч у «Паўлінцы», Кручкоў у «Пінскай шляхце», Сорын у чэхаўскай «Чайцы»... Здаецца, гэты майстар можа прымераць на сябе абсалютна любую маску. І не проста прымераць — пра жыцьцё ў ёй адно маленькае жыццё даўжынёй у спектакль. Мы сустрэліся з Віктарам Сяргеевічам, каб пагутарыць пра цяжасці, якія перажывае нацыянальны тэатр сёння, паразважаць пра глыбінную сутнасць прафесіі акцёра і падумаць пра магчымыя шляхі збліжэння публікі і тэатра.

— Віктар Сяргеевіч, у сваім выступленні падчас Усебеларускага на-роднага сходу вы заклікалі многія балочыя пытанні беларускага тэатра і айчынай культуры ў цэлым. А як, на вашу думку, можна вярнуць людзей у тэатр?

— Толькі якасцю. Каб людзі мелі патрэбу паісці ў тэатр, трэба ім паказаць нешта новае. Для душы. Каб чалавек разумее: калі ён сходзіць на спектакль, то даведаецца пра свет, пра сябе нешта новае.

— Вы казалі і пра падтрымку на-цыянальнага мастацтва, якой не ха-пае...

— Так. Нацыянальнае мастацтва павінна падтрымлівацца на дзяржаўным узроўні. Наш тэ-атр заўсёды быў славаўты. Але не ўсе так гладка, як хацелася б. Сёння тэатр імя Янкі Купалы без спонсарскай дапамогі не можа выехаць на гастролі. Нават па Беларусі. Раней мы мес-цяца два — два з паловай штогод былі на гастролях. Мы аб'ездзі-лі амаль увесь Савецкі Саюз. А вандравкі па Беларусі — гэта святае. Мы паказвалі спектаклі ў абласных цэнтрах, раённых, нават у вёскі заезджалі.

— І як там вас прымалі?

— Выдатна! Мы ігралі «Паў-лінку», беларускі вадзіль «Ажа-ніцца — не журыцца». Для нас важна не толькі паказаць сябе, але і кантактаваць з людзьмі, якія працуюць на зямлі. Было радасна і прыемна з імі гу-тарыць. Ды і вярталіся з гастроляў паздаравалі: нас частавалі свайкім малаком, яблычкамі, мы выдатна бавілі час. Тады былі бліжэй да глядачоў. Цяпер та-кага няма. Могуць сказаць, што сёння і няма патрэбы, што вельмі тэлеба-чанне, інтэрнэт. Але я ў гэта не веру, бо ні-што не заменіць чалавечы стасунак: вока ў вока, душа ў душу. Трэба, каб грамадства павярнулася ў бок куль-туры, імкнулася падтрымліваць у першую чаргу сваё, нацыянальнае. Сёння шмат «папсы», шмат так званага «зорак», якія запаланілі Мінск, Беларусь. У тэатр і білеты не такія дарагія ў параўнанні з канцэртным. Хочацца таксама, каб у дзяржаве было перагледжана стаўлен-не да культуры, каб Год культуры стаў Дзесяцігоддзем культуры. Бо калі не будзе мастацтва — не будзе і эканомікі. Духоўнае, матэрыяльнае вельмі цесна ўзаемазвязаны.

— Але ж Купалаўскі тэатр ва ўсе часы карыстаўся папулярнасцю ў глядачоў...

— Сапраўды, наш тэатр заўсёды поўны. Я не кажу пра суботнія ве-чары напрыканцы мая ці ў чэрвені-ліпені. Зразумела, што гэта час аддачынку. Трэба быць тэатральным вар'ятам, каб у сяляцкую хадзіць на спектаклі (сме-яцца). Мы не скардзімся на сваё гляда-чоў. Але я кажу пра падтрымку таго, што з'яўляецца брэндам беларускай культуры. Адно з рашэнняў — ладзіць Дзень Беларусі не толькі ў нашай краі-

не, але і за мяжой, каб найлепшыя, прэм'ерныя спектаклі маглі быць сыграныя на пляцоўках іншых краін свету. Замежныя, якія ўжо былі на пастаноўках Купалаўскага, даюць высокую адзнаку нашаму мастац-тву. Я сам два гады працаваў у Польшчы, у тэатры Варшавы мы ставілі «Пінскую шляхту», і гляда-чы вельмі добра адгукваліся пра акцёрскую школу, рэжысуру, сце-награфію. Нас называлі тэатрам сусветнага ўзроўню. Беларусы часта лічаць: сваё можна і не заўважаць, чужое заўсёды цікавейшае.

— Наша публіка таксама з інтарсам успрымае айчыныя пра-



«Вялікі энс мастацтва, тэатра — перажыць, каб у жыцці гэтага не было».



У ролі Петра Сорына ў пастаноўцы чэхаўскай «Чайцы».

екты, якімі зацікавіліся за мяжой. Дык можа, сапраўды, прадстаўле-не нашага тэатральнага мастацтва за мяжой павялічыць яго запатрабава-насць і ў Беларусі?

— Так і ёсць. «Пінская шляхта», якую мы паказвалі ў Варшаве, стала адным з самых запатрабаваных спектакляў нашага тэатра. Бывае такое, што на яго нават цяжка патрапіць у Мінску.

— Якія яшчэ спектаклі маглі б на-зваць брэндавымі?

— Перадусім «Паўлінку», якая ігра-ецца ў нашым тэатры сем дзесяцігод-дзяў.

— Дык, можа, час здзівіць пуб-ліку?

— Дык здзіўляем! Мы час ад часу іграем новыя спектаклі. Цяпер тэатр распрацоўвае нацыянальную тэматы-ку. На афішах — і «Людзі на балоце» Івана Мележа, і «Дзе душы» Максіма Гарцызкага, і нават Адам Міцкевіч, яко-га раней у Беларусі не ставілі. Справа нават не ў праграмах. У нас трупна таленавітага, рэжысура моцная. Будзем далей працаваць.

— А калі тэатру выйсці за сцены будынка, прадставіць сваё мастацтва на гарадскіх плошчах і вуліцах?

— Такое можа быць. Падобная ак-цыя была б дарэчная падчас адкрыцця

новага тэатральнага сезона. Добрая думка, яна недзе лунала ў паветры. Так робяць у многіх краінах. Але гэта толькі ак аднаразовава акцыя, бо наша праца — на сцэне.

— Вы самі за столькі гадоў столь-кі роляў выканалі. Якая з іх — самая знакавая і любімая?

— Шмат было... У васьмідзясятых гадах я іграў Адуванчыка ў «Радавых» па п'есе Аляксея Дударова. Гэтая роля вельмі паўплывала на маё адчуванне тэатра, ансамбля, партнёра на сцэне. У «Тутэйшых» па п'есе Купалы амаль 16 гадоў іграў ролю Мікіты Зносака. Бы-лі спектаклі, якія шлі не так доўга на сцэне, але вельмі закланулі. Напрык-лад, «Касцюмер» па п'есе англійскага драматурга Рональда Харвуда, дзе мы ігра-лі з Мікалаем Яроманкам і Валянці-нам Белаховіцкім. Гэты твор распава-дае пра жыццё англійскага тэатра пад-час вайны, ён меў шмат прыхільнікаў. Кручкова з «Пінскай шляхты» ў майм выкананні таксама палюбілі глядачы. А як яго не палюбіць, такога таленавітага і мілага? У «Сымоне-музыку» я іграў дзеда-жабрака, яго таксама вельмі лю-біў. Жас мае героі таленавітыя. Нават жабракі былі таленавітыя, яму не столькі былі патрэбны грошы, як магчымасць сябе паказаць. Таксама помніцца ка-

медыя «Вячара з прыдуркам», дзе мы ігра-лі шмат гадоў з Сяргеем Жураўлё-м на рускай і беларускай мовах. Сваіго персанажа Франсуа Піньёна з гэтага спектакля я таксама вельмі любіў. Ге-рою спектакляў іншымі разам любіў за тое, што яны лепшыя за цябе самога. Разумееш: ты не такі шчыры, добры, як гэтыя героі, таму і цягнуешся да іх.

— Яны ж вас таксама нечому вуча-ць, развіваюць?

— Безумоўна. Гэта як у любові — узаемапранікненне. Любая справа, зробленая для людзей, з любоўю, будзе мець нейкі вынік. Як жа быць няўдзяч-ным глядачу, які прыйшоў на спектакль нават у гарачае надвор'е і дае табе маг-чымасць атрымаць асалоду ад таго, што ты выбег на сцэну?

— Я чытала шмат водгукў гляда-чоў, уражаныя вашай іграй на сцэ-не. Той пасьлі, што вы даяце ў залу, вяртаецца?

— Так, вяртаецца нават больш, чым я аддаю. Любоў глядача адчуваецца, таму немагчыма іграць, нібы слізгаючы па паверхні. Калі выйшаў — трэба ся-бе аддаваць цалкам. Гэта як і ў жыцці. Любоў — гэта самаахвяраванне, ты не для сябе хочаш нешта забраць, а ад-даць. Так і ў гэтым дзіўным мастацтве акцёра. Письменник возьме ліст паперы, аловак — і ён ужо з іх дапамогі нешта творыць. Скульптар працуе з глінай. А акцёр з чым? Са сваёй душой, сэрцам, сабой самім.

— Ёсць показка, што калі акцёр марыць сыграць Гамлета. А ў вас якая роля мары?

— Гамлета ўжо не хачу ігра-ць. Я ўжо сівы, і па колеры валасоў хутчэй падыду на ролю Караля Піра. Мы можам марыць пра многае, але будзе так, як будзе. Не ведаю, што будзе, што будзе менш плакаць? У гэтым таксама влікі энс мастацтва, тэатра. Перажыць, каб у жыцці гэтага не было. А яшчэ мастац-тва робіць рэчаіснасцю тое, ча-го мы не бачым. Восем я ўявіць любоў, спагуду? А тэатр можа паказаць гэта. Каб нагадаць, што чалавеку патрэбны толькі чалавек, што душа пакуе ў самоце, цягнуцца да святла, да Бога.

«Як жа быць няўдзячным глядачу, які прыйшоў на спектакль нават у гарачае надвор'е і дае табе магчымасць атрымаць асалоду ад таго, што ты выбег на сцэну?»

— Які твор беларускай літаратуры мог бы стаць выдатным спектаклем, якога не хапае на сцэне?

— У нас на сцэне прайшла амаль уся класіка: Купала, Дунін-Марцінкевіч, Колас... Будзем чакаць новых п'ес. У нас сёння не так шмат людзей працу-е ў галіне драматургіі. Хочацца, каб у новых п'есах закраліся значныя тэмы не толькі ў сацыяльным, палітычным, эканамічным плане, каб яны здзіўлялі перадусім глыбінёй думкі, каб адкры-валі нешта новае для душы. Формай можа быць сучаснасць, класіка. Гэта ўсё вонкава ўмовы. Але размова ідзе пра чалавечую душы.

Марына ВЕСЯЛУХА, vesialuha@zviazda.by

Флер'янова. Літаратурныя чытанні

КАЛІСЬЦІ ТУТ ВІРАВАЛА КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ. І ВОСЬ ПРАЗ СТАГОДДЗЕ ЗНОЎ МУЗЫКА, ВЕРШЫ, ПЛЕНЭР... З ПАЧЫНАМ!

Сонечныя промні расквечваюць кроны разгалістых дрэў. Над наваколлем луннае музыка. Прагульваюцца дамы ў шыкоўных уборах. Дзверы сядзібнага дома ў Флер'янове шырока расчынены — гасцей сустракае сам Тадэвуш Бохвіч, побач з ім Эліза Ажэшка. У маентку ладзіцца прыём...



У былой сядзібе Бохвіцаў цёплым чэрвеніскім днём 2016 года вышліся мінулае і сучаснае: тут адбыліся першыя Флер'яноўскія чытанні.

Пра гэта неаднойчы гаварыў кі-раўнік раёна Вячаслаў Сельмановіч. Пра гэта марыла, пісала раёнка, эню і эню вярталася да тэмы ў шматлікіх публікацыях, а пасаджаная па ініцы-ятыве «Ляхавіцкага вясніка» дубро-ва ля ажэшкаўскага дрэва падрасла-паднялася, апрунчалася ў лісце.

Навакол панавала ўрачыстая, творчая і вельмі ўтульная атмасфе-ра. Пэўна, які больш стагоддзя на-зад, калі польская пісьменніца Эліза Ажэшка, любячына ў тутэйшых мас-цінах, шыра запрашала суды сваё сяброў. Так, яна пісала рэдактару «Тыднёвіка мод і аповесцяў» Лю-цыне Катарбінскай: «Я на лета эню выбіраюся да Флар'янава. Вёска прыгожая, здарова, Бохвіцаў лю-біла, гэта людзі бязмежна добрыя і мілыя. І ведаеш, што прыйшло мне на думку. Можна, і вы выбіраеце б туды на нейкі тыдні вылежання? Ве-сялосці асаблівай там няма, але па-ветра цудоўнае, сад прыгожы, дрэвы раскошы, купальня ў рэччы...» У летнім пансіёнаце, які арганізоўва-ла жонка Тадэвуша Бохвіца Бранісла-ва Цывінская, адпачывалі і лаўрэат Нобелеўскай прэміі пісьменнік Ула-дзіслаў Рэймант з польскай Аўрэліяй, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта Генрых Нусбаум, літаратары, арты-сты і іншыя вядомыя асобы таго часу. Літаратурныя чытанні, завадатаркай якіх была Эліза Ажэшка, падабаліся ўсім гасцям і сталі тутэйшай трады-цыяй.

Вельмі сімвалічна, што сённяшня (больш як праз стагоддзе пасля

яна Трысцень, якая нагадала, што 21 красавіка 2011 года, калі да ажэш-кінскага векавага дуба дабавіліся дрэўцы, пасаджаныя па ініцыятыве «ЛВ», лічыцца днём нараджэння но-вай дубровы.

Ганаровы госць свята — наш зям-ляк, пісьменнік, дырэктар выдавец-тва «Мастацкая літаратура» Алякс-Бадак падарыў раённай бібліятэцы кнігі пра Ляхавічы і ляхавіцкую зямлю ўласнага аўтарства.

Вельмі добра, што чытанні пра-водзіцца не ў горадзе і закрытым памяшканні, а на жывой зямлі. Ме-навата так можна адчуць дух гісторыі. Здрава, што тут перакрываюцца розныя эпохі. Калі свята захавецца, атрымае развіццё, калі суды будзе прыходзіць моладзь, школьнікі, гэта стане самым лепшым для іх урокам гісторыі, культуры, сямейнага выха-вання. — захоплена адзначыў Алякс-Бадак, які, дарэчы, парадаваў пры-сутных і чытаннем уласных вершаў.

Падчас тэатралізаванага паказу гучалі паэтычныя творы і песні. У тым ліку і на словы нашых землякоў. Ска-рысталіся магчымасцю пазнаёміць землякоў са сваёй творчасцю міс-цовыя аматары паэзіі — Валянціна Пабяяйла, Іван Трысцень, Уладзімір Лаўрэнаў.

У ролі артыстаў вельмі арганічна ўжыліся работнікі бібліятэц раёна, яны вельмі адказна і досыць пра-

ралева высокага слова», дзе работні-кі купалаўкі прадставілі творы Элізы Ажэшка, літаратурную карту Ляха-віччыны з кнігамі нашых землякоў. Хлопчыкам і дзяўчаткам даспадобы прыйшліся конкурсы і віктарыны на веданне герояў казак і апавяданняў. Яркія, прыгожа і арыгінальна аформ-леныя кнігі для дзяцей на беларускай і рускай мовах прадставіла на выста-ве-продажы выдавецтва «Мастацкая літаратура». Дэсант юных мастакоў са студыі «Апалон» высадзіўся ля сцен сядзібнага дома, каб на мове фарбаў перадаць свае ўражанні ад тутэйшых краўдзіваў. Сталы са стра-вамі нацыянальнай кухні ламаліся ад ўсялякіх прысмакаў, якімі гаспадыні бібліятэкаркі ад душы ўсіх частавалі. Увагу прыцягнула выстаўка-продаж вырабаў майстроў народнай творчас-ці. Выдатным напамінам пра першыя Флер'яноўскія чытанні будучы магніці-кі з выявай прыгожага гістарычнага мястэчка (пастараліся супрацоўнікі купалаўкі), іх асабліва актыўна на-бывалі дзеці.

Некаторыя нашы землякі проста на свяце сталі чытацямі Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Такія магчымасць з'явілася дзякуючы су-працоўнікам гэтай установы, для якіх выяўленыя выстаўкі — справа звычай-ная. Яны прывезлі на свята не толькі выданні з фонду старадрукаў і радкіх кніг, якія датычаць нашага раёна, але і іншыя фаліянтны. Іх можна было па-трымаць у руках, пагартаць старонкі, зазірнуць у далёкае мінулае. Намес-нік дырэктара па навуковай рабоце Ала Пэнда адзначыла, што гэта не музейная экзамплары — кніга павін-на быць у руках людзей. Супрацоў-ніцаў Прэзідэнцкай бібліятэкі вельмі зацікавіла асоба Тадэвуша Бохвіца, які займаўся журналістыкай і кале-кцыянаваў часопісы з усяго свету. Вярнуць усю калекцыю немагчыма, але сучасныя тэхналогіі дазваляюць аднавіць хаця б яе частку. Адзін з праектаў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэсп-ублікі Беларусь па яртанні замка-вак і сядзібных бібліятэк яркас і на-кіраваны на тое, каб гэта культурная спадчына не была страчана.

Загадчык аддзела старадрукаў і радкіх выданняў Валерыя Герасімаў перадаў цэнтральнай раённай біблі-ятэцы кампакт-диск «Старажытныя Ляхавічы ў энцыклапедычных і дзве-дцатых выданнях» — бясцэнны матэ-рыял для гісторыкаў і краязнаўцаў.

Фінальны акорд свята — беляга галубы над маенткам як сімвал міру, святлы і надзеі, а яшчэ — спадзяван-на на новую сустрэчу ў Флер'янове.

Наталля ПЕРАПЕЧКА.



Фота Сяргея ВАРНЯШОВІЧА.

тых) першыя Флер'яноўскія чытанні, прымеркаваныя да 175-годдзя з дня нараджэння Элізы Ажэшка і ініцыява-ныя цэнтральнай бібліятэчнай сістэ-май, аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Ля-хавіцкага райвыканкама, прайшлі ў Год культуры.

Да гасцей свята звярнулася на-меснік старшыні райвыканкама Дзі-

фесійна падышлі да падрыхтоўкі сустрэчы: сачылі за сцэнарыем, шылі касцюмы па модзе пачатку XX ста-годдзя, гатавалі стравы беларускай кухні. З любоўю падобраны рэпер-туар прывезлі на свята калектывы мастацкай самадзейнасці.

Звінела і плыло свята над вёскай. Аматары кніг цікавіліся выстаўкай бібліятэкі пад адкрытым небам «Ка-

Ініцыятыва

ТВОРЧАСЦЬ ДЗЕЛЯ ДРУЖБЫ

Распачайся сумесны праект культурных сталіц Беларусі і Расіі

У межах акцыі «Культурная сталіца Расіі Санкт-Пецярбург — культурнай сталіцы Беларусі Маладзечна: умацаванне культурна-гістарычных сувязяў, дружбы і супрацоў-ніцтва паміж народамі» адкрылася мастац-кая выстаўка і адбудуцца канцэрты.

У сённяшнім неспакойным свеце, калі срод-кі масавай інфармацыі поўняцца трывожнымі навінамі пра гвалт і варажасць паміж народамі, вельмі важна супрацьпастаўляць ініцыятывы, што нясуць ідэю дружбы, супрацоўніцтва, умацавання духоўных сувязяў. Менавіта такой думкай кірава-ліся арганізатары сумеснага праекта культурных сталіц Беларусі і Расіі.

— Штогод, пачынаючы з 2010 года, дзякуючы падтрымцы беларусаў Пецярбурга, творчых саюзаў і фондаў, кіраўніцтву Санкт-Пецярбурга мы праводзім цэлы комплекс беларуска-расійскіх імпрэз, — кажа намеснік старшыні праўлен-ня Беларускага грамадска-культурнага тава-рства Санкт-Пецярбурга Аляксандр СТАН-КЕВІЧ. — Адною з цэнтральных падзей праекта сёлета стала выстаўка «Беларусы ва чыма рускіх мастакоў», арганізаваная фондам «Стваральны мір» у мінскай галерэі «Універсітэт культуры».

У межах экспазіцыі можна пабачыць каля сот-ні карцін, якія расійскія мастакі напісалі падчас візіту ў Беларусь, арганізаванага міжнародным сацыяльна-культурным фондам «Стваральны мір». Мастакі наведвалі Віцебск, Здраўнёва, По-лацк, Оршу, Талачын, пабачылі Мірскі і Нясвіжскі замкі. Краўдзі і ўражанні ад знаёмства з Бела-руссю адлюстраваны ў работах, прадстаўленых на выстаўцы.

За час існавання праекта «Стваральны мір» мастакі пабывалі больш чым у 10 краінах свету, падчас візітаў напісалі больш за тысячу работ розных жанраў.

— Фонд «Стваральны мір» існуе ўжо пяць га-доў. У яго межах мы рэалізоўваем праграмы па трох кірунках: мастацкім, музычным і кнігавыда-вецкім. Прыязджаючы ў кожную краіну, мы бачым цудоўных людзей, яны нас шчыра і па-сяброўску сустракаюць, а з цягам часу праз творчасць вы-будуваюцца сапраўды сяброўскія адносіны, — расказаў кіраўнік фонду «Стваральны мір» Вячаслаў ЗАРАНКОЎ.

Таксама ў межах праграмы культурнага су-працоўніцтва Санкт-Пецярбурга і Беларусі за-планаваны музычныя канцэрты. Сёння ўвечары ў канцэртнай зале Палаца культуры ў Маладзечне пройдзе веча рамансаў, танга, вальсаў. Прагу-чаць творы вядомага пецярбургскага кампазітара Леаніда Левашкевіча. Рамансы і лірычныя песні выканаюць лаўрэаты міжнародных і ўсерасійскіх конкурсаў Наталля Міхайлава і Аляксандр Пах-мутаў.



А заўтра ўвечары ў сталічнай канцэртнай зале «Верхні горад» Творчая садружнасць «Мазтра» (Санкт-Пецярбург) прадставіць канцэрт «Пецяр-бургскі раманс», падчас якога ў выкананні Анд-рэя Бараненкі (фартэпіяна) і Наталлі Міхайлавай (вакал) прагучаць творы Сяргея Рахманінава, Фрэдэрыка Шапана і піццэрскага кампазітара Ле-аніда Левашкевіча.

Кацярына ГРУША

ГЭТА ЗРАБІЛІ МЫ

Крыж Еўфрасінні Полацкай

Выраблены для царквы Святога Спаса ў Полацку на заказ ігуменні Спасакага манастыра Еўфрасінні Полацкай — беларускай асветні-цы — мясцовым майстрам Лазарам Бошам у 1161 годзе. Ён задумваўся прападобнай як кау-чэг для захавання хрысціянскіх рэліквій, зроб-лены з кіпарысавага дрэва, пакрытага золатам з каштоўнымі камянямі. Быў згублены падчас Вялікай Айчыннай вайны і да гэтага часу не знойдзены. У 1997 годзе брасцкі ювелір-эмалі-роўшчык Мікалай Кузьміч стварыў поўнапамер-ную копію крыжа, які лічыцца нацыянальным сімвалам Беларусі. Мітрапаліт Філарэт асвят-ляе, і цяпер копія захоўваецца ў Спаса-Праабра-жэнскай царкве Полацкага Спаса-Еўфрасіннеў-скага жаночага манастыра.



Слуцкія паясы

Адна з айчынных рэлік-віяў. Паясы вырабляліся па эксклюзіўнай тэхналогіі беларускімі майстрамі на мануфактуры Радзівілаў — слуцкай персіянкі, і яшчэ тры-чатыры стагоддзі таму яны каштавалі як невялікае мястэчка. Сёння ў музеях Бе-ларусі захоўваюцца ўзоры паясоў, але ў той жа час у мінулае пяцігодку працавала дзяржаўная праграма аднаў-лення тэхналогіі і традыцый вытворчасці слуцкіх паясоў. Дзякуючы ёй кожны ахвотны цяпер можа не толькі паба-чыць, як выглядалі рэліквіі, але і набыць іх.

Помнік літары Ў

Знаходзіцца ў цэнтры гора-да Полацка. Ён з'яўляецца сім-валам унікальнасці не толькі беларускага алфавіта, але і мовы. Помнік усталяваны пад-час 10-га святкавання Дня бе-ларускага пісьменства, які, да-рэчы, упершыню ў 1994-м быў праведзены менавіта ў Пола-цку. Традыцыя для свята вы-біраюць горад, які гістарычна з'яўляецца цэнтрам культуры, кнігадрукавання і асветы. За мінулыя два дзесяцігоддзі імі сталі Шчучын, Тураў, Мір, Нясвіж, Быхаў, Барысаў, За-слаўе, Орша і інш.



Нам ужо ёсць чым ганарыцца

А пасля Алімпіяды ў Рыа нагод для гонару можа стаць больш

Прынамсі на гэта хочацца спадзявацца за месяц да галоўных стартаў чатырохгоддзя. Практычна ўсе алімпійскія ліцэнзіі разыграны, атлеты завяршаюць падрыхтоўку, а мы, бальшыцы, знаходзімся ў прадчуванні вялікіх падзей і гучных здзяйсненняў.

У НАШАЙ краіны ўжо ёсць шмат падстаў для гонару, а добрая будучыня, як вядома, немачыма без уласнай гісторыі. Суверанная Беларусь выступала на Алімпійскіх гульнях ужо больш за 10 разоў, лік медалёў набліжаецца да сотні. Хіба можна забыць гераічныя здзяйсненні Дар'і Домрачавай, якая тройчы падымалася на вышэйшую прыступку алімпійскага п'едэстала? Або настолькі працяглаю і яркую кар'еру Кацярыны Карстан, якую ва ўсім спартыўным свеце ведаюць, як пераможцу Кацярыну Вялікую? Або рэкорд Вітала Шчэрбы, які адзін (на той момант) на адной Алімпіядзе ў адным відзе спорту заваяваў 4 залатыя ўзнагароды? Вядома, не... Іх жыццёвыя гісторыі і спартыўныя лёсы натхняюць на новыя перамогі маладога пакалення, некаторыя з іх прадставяць нашу краіну ўжо на гэтых Гульнях у Бразіліі, а нехта, магчыма, праславіць Беларусь у будучыні.

А СНОУНЫЯ ж нашы медальныя надзеі на сёлетняй Алімпіядзе, здаецца, звязаны з **вяславаннем**. У гэтым відзе алімпійскай праграмы на рахунку беларускіх спартсменаў ужо шмат узнагарод, здабытых на Гульнях у розныя гады. Хочацца, каб працяг атрымаўся і зараз. Добрыя шанцы на медалі ў Рыа мае малады Арцём Козыр (каное), вольныя браты Багдановічы (каное) і Марына Літвінчук (байдарка), якая напярэдні пацвердзіла свой статус лепшай у Еўропе на дыстанцыі 5000 м. Акрамя таго, у Бразіліі (у байдарцы-двойцы) выступіць і вышэйгаданая трохразовая алімпійская чэмпіёнка Кацярына Карстан.

УЖО па традыцыі чакаем поспеху на Гульнях і ад нашай **мастацкай гімнастыкі**. Айчыныя бальшыцы прывыклі, што беларускія грацы ўжо не вяртаюцца без узнагарод з буйных міжнародных спаборніцтваў. Пра гэта сведчыць і гісторыя (даве папярэдняя Алімпіяды прывесілі краіне чатыры медалі). У індывідуальных практыкаваннях на п'едэстале уздымалася на Жукава (2008 год, сярэбраны медаль) і Любоў Чаркашына (2012 год, бронзавы медаль), у групавых практыкаваннях нашы

спартыўныя таксама станавіліся сярэбранымі і бронзавымі прызёркамі Алімпіяд. На Гульнях-2016 беларускія заваявалі максімальную колькасць алімпійскіх ліцэнзіі — 3, столькі ж пучэвак толькі ў нашых галоўных канкурэнтах — Расіянак. Асноўнай надзеяй зборнай сёння, вядома, з'яўляецца Меліціна Станюта, яе праграмы ўжо высока ацэнены міжнароднымі суддзямі, сёлета спартсменка паказвае добрую спартыўную форму. Пра гэта сведчыць чэмпіянат Еўропы і этапы Кубка свету. Чакаем узнагарод і ад групавога практыкавання, сёлета дзючаты ўжо неаднойчы падымаліся на п'едэстале прэстыжных сусветных турніраў.



САМАЯ тытулавана тэнісістка краіны **Вікторыя Азаранка** заваявала права другі раз прадставіць Беларусь на Алімпійскіх гульнях і атрымала шанец паўтарыць поспех Лондана-2012. Нагадаем, там яна стала бронзавай прызёркай у адзіночным разрадзе, а ў пары з Максімам Мірным беларускія тэнісісты сталі алімпійскімі чэмпіёнамі. Пасля некаторага спаду ў кар'еры Вікторыя добра набрала форму ў гэтым сезоне і нават атрымала некалькі буйных перамог у фіналах прэстыжных тэнісных турніраў. Працягнуць актыўную падрыхтоўку спартсменцы пераходзіла траўма калена, праз гэта Азаранка не прыняла ўдзелу ў некалькіх турнірах Вялікага шлема, а цяпер і ён ўдзел у Гульнях таксама пад пагрозай, але будзем спадзявацца на лепшае.

КАРАЛЕВА спорту **лёгка атлетыка** на Алімпіяде-2016 не абдыецца без удзелу ў ёй беларускай. Галоўныя медальныя надзеі і тут у нас звязаны ў асноўным з дзючатамі. Чэмпіёнка свету і Еўропы ў бегу на 800 м Марына Арзамасова пасля свайго поспеху на планетарным форуме ў 2015 годзе ўвесь сёлетні сезон рытуецца да Гульняў па індывідуальнай праграме. Каб падсыці да Алімпіяды ў аптымальнай форме, спартсменка нават прапусціла некалькі буйных турніраў. Яшчэ адна тытулавана атлетка Аліна Талай (бег з бар'ерамі) на нядаўнім чэмпіянаце Беларусі атрымала безумоўную перамогу і без праблем выканала алімпійскі нарматыў. Цяпер спартсменка мае 6-ы сусветны рэйтынг і, думаем, можа пазмагацца за месца на п'едэстале ў Бразіліі.

Не могуць не радаваць і вынікі вопытнага кідалніка молата Івана Ціхана. На мінулым чэмпіянаце краіны атлет паказаў вынік 80 м 4 см, а гэта, між іншым, другі паказчык у свеце.

Самай галоўнай беларускай стратай сярод лёгкаатлетаў стаў Андрэй Краўчанка: адзін з найлепшых дзясціборцаў свету, сярэбраны прызёр пекінскай Алімпіяды так і не змог аднавіцца пасля траўмы і вымушаны прапусціць Гульні ў Бразіліі.

ВЕЛЬМІ добрыя шанцы заваяваць алімпійскія ўзнагароды ў Рыа ў нашых **скакуноў на батuce**. Уладзіслаў Ганчароў сярод мужчын і Ганна Гарчанок сярод жанчын сёння з'яўляюцца сусветнымі лідарамі. Дарэчы, Уладзіслаў ужо быў у Бразіліі на перадолімпійскіх стартах і выйграў гэты спаборніцтваў.

ХОЧАЦЦА спадзявацца, што не застануцца ў цені і нашы **веласіпедысты**. Імёны Алены Амялюсік, Васіля Кірыенкі і Канстанціна Сіўцова ў апошнія гады ўсё гучнейшыя ў спартыўных колах. Па прызнанні самога Васіля траса ў Бразіліі добра падыходзіць пад яго стыль, таму шанцы на поспех безумоўна ёсць. Форма, якую паказваюць Алена і Канстанцін, таксама дае падставу беларускім заўзятарам пільна сачыць за велатурнірам у Бразіліі.

У ПЕРШЫЮ на гульнях наша краіна будзе прадстаўлена ў тэхавандо. Алімпійскую ліцэнзію заваяваў малады і вельмі амбіцыйны Арман-Маршал Сіла. Хлопец ужо з'яўляецца двухразовым чэмпіёнам Еўропы і марыць скарыць алімпійскі памост.

Вышэй толькі некаторыя імёны, што могуць прагучаць на Гульнях у Бразіліі, а мы ўпэўнены, наша каманда здольная і на прыёмныя сюрпрызы і адкрыццё новых «зорак», таму верым і чакаем. Ну а што да самых папулярных летніх Гульняў для Беларусі, то яны былі ў 2008 годзе. Там нашы спартсмены заваявалі 18 медалёў: 4 залатых, 5 сярэбраных і 9 бронзавых. Самымі няўдалымі летнімі стартамі прызнала лонданская Алімпіяды 2012 года, мы спрыталі на 12 узнагародаў, з іх толькі 2 залатых.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

XXXI Алімпійскія гульні пройдуць у бразільскім Рыа-дэ-Жанейра з 5 па 21 жніўня. Алімпійскі футбольны турнір адбудзецца і ў іншых гарадах краіны — Белу-Арызонт, Бразілія, Салвадоры і Сан-Паўлу. Гэта будзе першы Алімпійскі гульні, якія праходзяць у Паўднёвай Амерыцы, другія ў Лацінскай Амерыцы пасля Алімпійскіх гульняў 1968 года ў Мехіка і першыя з 2000-га, якія праходзяць у паўднёвым паўшар'і.

На Алімпіядзе будзе разыграны рэкордная колькасць комплектаў медалёў (301) і чакаецца ўдзел рэкорднай колькасці краін (206), у тым ліку ўпершыню ў Гульнях прымуць удзел спартсмены з Косава, Паўднёвага Судана і зборная бжанцаў.

НА НІЧЫХ — У ПАЎФІНАЛ

Зборная Партугаліі на Еўра-2016 яшчэ не атрымала ніводнай перамогі ў асноўны час, але, тым не менш, выйшла ў паўфінал турніру, у 1/4 адолела Польшчу. У асноўны час каманды забілі па мячы, а потым дацягнулі да пенальці, дзе лёс усміхнуўся партугальцам. Палякі, нагадаем, у 1/8 па пенальці абыгралі швейцарцаў, але другі раз, як той казаў, не пракаціла.




Руй Патрысыя парыруе удар Якуба Блашчэкоўскага.

Партугальцы як адзін пасля матча заўважылі, што нічога страшнага ў адсутнасці перамог у асноўны час няма, галоўнае — яны ў паўфінале, і тут з імі нельга не пагадзіцца. А вось футбалісты зборнай Польшчы наракалі на нешанцаванне. Іх капітан Роберт Левандоўскі адзначыў, што «вельмі горка, бо мы праігралі камандзе, якая зусім не на шмат перасягнула нас у валоданні мячом. І не будзем забываць, у Францыі Партугаліі ні разу не выйграла ў асноўны час, аднак усё роўна выйшла ў паўфінал. Такія парадоксы футбола».

ПРАПЛЫСЦІ ВАКОЛ ІСЛАНДЫ

паабяцаў двухразовы алімпійскі чэмпіён француз Янік Аньель, калі зборная гэтай краіны пераможа на Еўра-2016. Адзін з трэнераў зборнай Ісланды Хеймір Хадльгрымсан пракаментаваў намер спартсмена: «Я б не рэкамендаваў яму рабіць гэта, але праплысці вакол Ісланды магчыма. Толькі трэба выбраць прыдатнае надвор'е». Ісландыя — астраўная дзяржава, размешчаная ў паўночнай частцы Атлантычнага акіяна. У самай цэльнай частцы Ісландыі каля 11 градусаў вышэй за нуля. Працягласць берагавой лініі — каля пяці тысяч кіламетраў.

МАДЭЛЬ МОЖА ДАПАМАГЧЫ ЗБОРНАЙ РАСІІ



Харвацкая фотамадэль і футбалістка Ціхана Немчыч, якая ўзначальвае мужчынскі клуб пятага дывізіёна краіны «Вікторыя», заявіла пра гатоўнасць стаць трэнерам зборнай Расіі. «Не буду ўтойваць, што калі б мне прапанавалі працу ў зборнай Расіі, гэта было б гонарам для мяне. Для любога прафесіянала, які прывык дамагацца выніку і які любіць сваю працу, гэта было б вялікім шчасцем. Тым больш што гаворка ідзе пра такую моцную дзяржаву, як Расія», — заявіла Немчыч.

30 чэрвеня Расійскі футбольны саюз афіцыйна абвясціў аб завяршэнні супрацоўніцтва з галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай Леанідам Слуцім. Раней міністр спорту краіны Віталь Мутко сказаў, што пры выбары новага галоўнага нельга выключаць ніякіх варыянтаў. Паводле яго слоў, узначаліць каманду можа «нават жанчына».

24 УЖО МАЛА? Паводле слоў выканаўцы абавязка генеральнага сакратара Саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый Тэадора Теадорыдзіса, УЕФА задаволены пашырэннем колькасці ўдзельнікаў цперашняга чэмпіянату Еўропы да 24 камандаў і разгледзіць магчымае павелічэння іх колькасці да 32 да турніру 2024 года.

У якасці прыкладу ён прывёў феномен зборнай Ісландыі. Прыклад «астравіян», паводле яго слоў, будзе выкарыстаны ў якасці пазітыўнай ілюстрацыі да пашырэння колькасці ўдзельнікаў чэмпіянату Еўропы да 24 камандаў. Ён прызнаўся, што калі б да пачатку кантынентальнага першынства ў Францыі ў яго спыталі пра стаўленне да яшчэ большага пашырэння — да 32 зборных, то ён бы адразу адказаў адмоўна. Аднак цяпер лічыць, што, магчыма, гэта «нядрэнная ідэя для фінальнай стадыі турніру».

Іван КУПАРВАС.

ПЕРШЫЯ ПЕРАМОЖНЫЯ КРОКІ

Айчыныя футбольныя клубы адкрылі еўракубавы сезон

Спачатку ў барацьбу ўступіла мінская «Дынама». У першым кваліфікацыйным раўндзе Лігі Еўропы падпечныя Вукі Рашавіча на полі мінскага стадыёна «Трактар» сустрэліся са «Спартак» з Юрмалы. Першая палова гульні прайшла з перавагай гаспадароў, на 18-й хвіліне сустрэчы Арцём Быкаў здолел забіць у вароты гасцей.

У другой палове сустрэчы спартакаўцы зайгралі больш актыўна, вынікам гэтага стаў гол Данііла Улімбашава — 1:1. Літаральна праз хвіліну Арцём Быкаў, аформіўшы дубль, зноў вывеў «Дынама» наперад. Лік сустрэчы — 2:1 на карысць беларускага клуба. Адзначым, што на апошняй мяжы мінчан у гэтым матчы сыграў Сяргей Ігнатюч, які замяніў Аляксандра Гутара, які

свайго найлепшага нападчына Мікалая Януша, які атрымаў траўму напярэдзні. Сустрэча ў адказ прайдзе на салігорскім стадыёне «Будайнік» 7 ліпеня.

— Да чаго рыхтаваліся, то і атрымалася. Чкалі, што сапернік будзе актыўна гуляць у паветры, было пару эпізодаў, калі мы адкрыта вераваў барацьбу прайгралі. Тым не менш узровень майстэрства нашай каманды вышэйшы і, як толькі мы дзейнічалі на больш высокай хуткасці, у «Рунавіка» з'яўляліся праблемы. Адсюль і жоўтыя карткі, і выдаленне.

Што тычыцца выніку, то тыя два мячы, якія мы забілі, добра адаб'юцца на падрыхтоўцы да наступнай гульні — зачыні добры. Перамаглі заслужана, — пракаментаваў матч свай падпечны галоўны трэнер «Шахцэра» Сяргей НІКІФАРЭНКА.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

ГЭТА ЗРАБІЛІ МЫ

«МІНСК-АРЭНА»

Будынак шматфункцыянальнага спартыўна-забавальнага комплексу быў адкрыты ў 2010 годзе. У яго ўвайшлі канькабежны стадыён, веладром і непасрэдна арэна. Сёння комплекс прымае як выступленні «зорак» сусветнага маштабу, так і шматлікія спартыўныя спаборніцтвы. Але «Мінск-Арэна» — з'ява не адзінакая. За гады незалежнасці былі збудаваны дзясяткі новых лядовых палацаў ва ўсіх абласных гарадах Беларусі, а таксама ў Бабруйску, Оршы, Маладзечна, Баранавічах, Салігорску, Пінску, Кобрыне, Жлобіне, Лідзе, Івацэвічах, Горках, Бярозе, Пружанях, Наваполацку.




ХАКЕЙ

У 2014-м Беларусь прымала ў сваёй сталіцы чэмпіят свету па хакеі з шайбай на дзвюх пляцоўках — «Мінск-Арэна» і «Чыжоўка-Арэна». У конкурсе за тое, каб праводзіць у сябе чэмпіят, наша краіна спаборнічала з Венгрыяй, Латвіяй, Украінай і Чэхіяй — і перамагла. Чэмпіят аказаўся і самым наведвальным за ўсю гісторыю, бо ў цэлым на матчы прыйшлі 651 846 гледачоў! У нашу краіну падчас гульняў завітала больш за 80 тысяч гасцей з 46 краін свету. Сімвалам чэмпіянату стаў зубр Волат у форме хакейнага гульца.



РАЎБІЧЫ

У 1974 годзе быў збудаваны спартыўны комплекс «Раўбічы» для правядзення СССР міжнародных спаборніцтваў па біятлоне і сярод лыжнікаў. Пазней ён стаў стартавай пляцоўкай для будучых дасягненняў нашай краіны ў біятлоне і фрыстайле, развіцці адпаведных школ, якія ўвайшлі ў лік самых моцных у свеце. За 25 гадоў незалежнасці нашы спартсмены заваявалі 8 алімпійскіх медалёў у біятлоне і 6 — у фрыстайле. Гэта Дар'я Домрачавы, Надзея Скардзіна, Антон Кушнір, Ала Цупер, Дзмітрый Дашчынскі. Калі біятлісты адточваюць майстэрства ў «Раўбічах», то для трэнёравак фрыстайлістаў у любы сезон быў спецыяльна збудаваны вучэбна-трэнёравачы цэнтр «Фрыстайл» у Мінску.



Даты	Падзеі	Людзі
2 ЛІПЕНЯ	1851 год. Нарадзіўся (в. Крайск Лагойскага р-на Мінскай вобл.) Кіпрыяновіч Рыгор Якаўлевіч, царкоўны гісторык, педагог, магістр багаслоўя. Скончыў Літоўскую духоўную семінарыю, Пецярбургскую духоўную акадэмію. Выкладаў у Літоўскай духоўнай семінарыі, Віленскай гімназіі і Віленскім жаночым вучылішчы духоўнага ведамства. Публікаваўся пераважна ў «Літоўскіх епархіяльных ведамасях». Аўтар работ, прысвечаных гісторыі праваславаў, каталіцызму і ўніяцтва ў Беларусі і Літве.	саду старшыні Савета Міністраў, адміністрацыйна камітэты сталі называцца народнымі камітэтамі.
1996 год.	1996 год. Пасадка прэзідэнта былі скасаваныя, іх функцыі перайшлі Дзяржаўнай Радзе, Урадавы Савет быў перайменаваны ў Савет Міністраў, пасада прэм'ер-міністра — у па-	1996 год. Пасадка прэзідэнта былі скасаваныя, іх функцыі перайшлі Дзяржаўнай Радзе, Урадавы Савет быў перайменаваны ў Савет Міністраў, пасада прэм'ер-міністра — у па-
	1976 год. Адбылося зліццё Поўначы і Поўдня В'етнама ў Сацыялістычную Рэспубліку В'етнам. Была прынята новая канстытуцыя, Сайгон перайменаваны ў Хашымін, Пастаянны Камітэт Нацыянальнага Сходу і пасада прэзідэнта былі скасаваныя, іх функцыі перайшлі Дзяржаўнай Радзе, Урадавы Савет быў перайменаваны ў Савет Міністраў, пасада прэм'ер-міністра — у па-	1996 год. Пасадка прэзідэнта былі скасаваныя, іх функцыі перайшлі Дзяржаўнай Радзе, Урадавы Савет быў перайменаваны ў Савет Міністраў, пасада прэм'ер-міністра — у па-
		Міхась СТРАЛЬЦОЎ, пісьменнік: «Дабрата — гэта не толькі ад шчырасці, але і ад усведамлення сілы, ад дзейнай веры, якая не прымае мань, спекуляцыі на драгім паняцці ці слоў».
		Было сказана

СЁННЯ

Месяц

Апошняя квадра 27.06—03.07. Месяц у сусур'і Шалей.


Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	4.43	21.44	17.01
Віцебск	4.24	21.42	17.18
Магілёў	4.33	21.34	17.01
Гомель	4.39	21.21	16.42
Гродна	5.00	21.57	16.57
Брэст	5.10	21.49	16.39

Імяніны

Пр. Варлама, Засімы, Івана. К. Карыны, Марыі, Пятра.

ЗАЎТРА

Геамагнітная ўзрушэнні



...у суседзях

ВАРШАВА +18...+20°C	КІЕЎ +27...+29°C	РЫГА +16...+18°C
ВІЛЬНЮС +28...+30°C	МАСКВА +26...+28°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +28...+30°C

УСМІХНЕМСЯ

У поўнай цішыні прайшло абмеркаванне вынікаў гульні зборнай яе бальшычкі. На жаль, за сталом прысутнічалі дамы.

Прыходзіць сваякроў да нявесткі. Прыяла палым па тэлевізары. Паказваючы пыл на пальцы, кажа: — Якая ёсць прыказка на гэты выпадак? Нявестка, нядоўга думаючы: — Свінья ўсюды гразь знойдзе!

Учора тэлефанавалі з пошты. Пыталіся, дзе я заказваў такі добры чай.

Андрэй працуе ў НДІ і вельмі любіць абяргае фразу «добрыя спецыялісты на дарозе не валяюцца».



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадставіцў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: Н. ДРЬІЛА, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (другі намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. РАСОПЬКА, С. РАСОПЬКА, А. СПАНЭУСЬКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК (намеснік галоўнага рэдактара).

Выдавец — Рэдакцыя-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 284 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовыя самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 40 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэры: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.by, (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруж матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адлюскваная ў Рэспубліканскім унітарным прапрактам «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»» ЛП № 02330106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 2469.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
1 ліпеня 2016 года.